

УМОВЫ ПАПІСКІ:

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:

№ 1 — 90 к. на 3 м.—2 р. 60 к.
№ 2 — 5 р. на 1 год—8 р. 75 к.

За раздз. нумары (звычайна тэсту)—
50 кал. Іншагародні—1 р.
Наперад тэсту ў два разы даражэй.
Пры шматразовым друкаванні—адна
на агадае.

Згодна паст. СНК ад 10 верасня 1924 г.
берэцца звычай тарыфу 10 проц. падатку.

Падпіска і абвесткі прымаюцца: У Гал. Кватэры газ. «Звязь»—г. Менск, Савецкая, 63,
(троей вярхоў) ад 9 гадз. раніцы да 3-х гадз. дня. У акруговых гарадах—у адд.
Бел. Дзярж. Выдавства і на ўсіх вясн.—тэа. канторах,
ПІШЧІН РЭДАКЦЫЯ—Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 63.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральнага Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. кантор

1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. тэлефон № 10-74. 2) Сябра рэдакцыі—ад 12 да 2-оо гадзін дня, тэлеф. № 6-19. 3) Нацыя рэдактар (друкарня) ад 6 гадз. веч. тэл. № 6-42.

Кантор Г. Канторам (Кантора абвестакі падпісакі) тэл. № 781.

ЧАЦЬВЕР, 20 СЬНЕЖНЯ 1928 г.

№ 292 (3099)
Конт жаблага нумару ўсходы 5 кал.

Год выдання дванаццаты.

Інтрыгі Англіі супроць Аўганістану

МОЦНЫ І НЕЗАЛЕЖНЫ АУГАНІСТАН У СУСЕДЗТВЕ З САВЕЦКІМ СІЮЗАМ—БЯЛЬМО У ВЯЧОХ АНГЕЛЬСКАГА ІМПЭРЫЯЛІЗМУ

Рэакцыйнае паўстаньне ў Аўганістане арганізавана на ангельскае золата

ТЭРМЭЗ, 17. (На Аўганскай гра-
ніцы). Становішча ў Аўганістане
значна пагоршылася. Перагаворы з
прадстаўнікамі паўстаўшага племя
Шынвары не далі вынікаў. Ваенныя
дзеянні аднавіліся.

Становішча паўстанцаў умаца-
лася, дзякуючы здрадзе аднаго з
правадзючых племяні Кудзістану,
Бач-Сакау, які пераўмяніўся ў
згоду з урадам аб дапамозе яму ў
барачыбе з Шынвары. Атрады Бач-
Сакау павялі наступленне на под-
ступы да Бабулу, дзе пачаліся ўпар-
тыя бойкі.

Дамагаючыся паранейшаму ска-
саваньня апошніх рэформ, паўстанцы
патрабуюць цяпер ужо аддалення
самога падшаха Аманулы.

Арганізаванасьць дзеянняў і
асабліва апошняе патрабаваньне
паўстанцаў усё больш выразна па-
цьверджае, што кіруючы цэнтр і кі-
руючыя ніткі паўстаньня ідуць з
Інды. (ТАСС).

ДЭЛІ, 19. Агенцтва Рэйтэр паве-
дае, што ў Дэлі: «Згодна вестак з Аў-
ганістану, мяцежнікі, паводле чутак,
захпілі два фарты, якія пануюць
над сталіцаю, шмат зброі, амуніцыі
і чакваюць дапамогі, каб штурма-
ваць сталіцу.

Стала вядома, што брытанскі сама-
дэ, які прабаваў усталяваць сувязь
з брытанскай місіяй, з прычыны па-
паданьня кулі ў радыатар, прыму-
шан быў спусьціцца ў ваколіцах Ка-
булу, аднак, дакладна месца спуску,
а таксама ці жыць летнік і нагляд-
альнік, не ўстаноўлена.

Паводле апошніх, больш позніх,
наведаньняў у Дэлі, ангельскі
апарат праляцеў над Кабулам і вяр-
нуўся з весткаю ад брытанскай мі-
сіі што усё ў парадку. (ТАСС).

КАНСТАНТЫНОПЛЬ, 18. У газеце
«Мілет» зьмешчаны артыкул аб падзеях
у Аўганістане, у якім, між іншым, за-
значаецца наступнае: «Наперак на
авяржэньнем хлусьлівых тэлеграм
паўстанцаў».

сумніпельных крыніц рэакцыя ў Аўгані-
стане пацвердзіць паражэньне. Вядзючы
прастыж Турцыі зьяўляецца прыкладам
у вачох брацкага Аўганістану і інш.
краін усходу. Моладзь іншых народаў
вучыцца на нашым вопыце. Правамыр
дзяржавы,—які змагаецца за зьнішчэнь-
не абсалютызму, выкаікае захадзеньне".
(ТАСС)

Гісторыя вызваленьня Аўганістану
у 1919 годзе ад ангельскага Імпэрыя-
лізму добра вядома. Вядома таксама
і роля, якую ў гэтым вызваленьні
адыграў Савецкі Саюз. Але яначэнь-
не Аўганістану для ангельскага ім-
пэрыялізму, вразумела, ня зьнікла.
Наадварот, моцны і незалежны Аў-
ганістан, у непасрэдным суседстве з
СССР, пры прыяцельскіх узаемаад-
носінах гэтых дзьвюх краінаў, зьяўля-
ецца проста-такі «недапушчальным»
для ангельскай палітыкі.

Замест падпарадкаванай сабе
«дзяржавы-буфэра», паміж Індыяй і
парскай Расіяй, па думцы ангель-
скага друку, цяпер утварылася «дзяр-
жава-мост» для вольнага праходу ў
Індыю жажлівых бальшавіцкіх ідэй.
Таму пушчана ў ход усё, каб ня даць
умацавацца гэтай краіне.

Гэтак званая паўночна-заходняя
пагранічная правінцыя Індыі з
цэнтрам у Пешэвары ўтварылася з
захопленых Англіяй у 1893 г. пры
эміры Абдурахмане аўганскіх зем-
ляў, населеных напалову чыста-
кроўнымі аўганцамі.

Гэтыя зарубежныя аўганцы вялі
бясконную вайну з ангельскім вой-
скам, якое прыбыло да іх з мэтай
пакараць іх.

Апошняя барацьба з аўганцамі
працягвалася з 1919 па 1924 год.
Цэля зьнішчэньні зьявіліся бомбамі
з самалётаў. У адносінах да Вазі-
рыстану (вобласць) была ўжыта га-
ладоная бэкада і карэньні, пасля
пачаўсявай барацьбы ангельскаму
імперыялізму ўдалося ўціхамірыць
кенагорныя пляменьні.

БЫТ і ПРАЦА АМЭРЫКАНСКІХ РАБОЧЫХ



Амерыканскія прамысловыя кампаніі маюць уласныя дамы для сваіх
рабочых. У выпадку забастоўак, рабочыя бязлітасна вынідаюцца з кампа-
нейскіх дамоў і прымушаны жыць, як вандруўнікі, у палатках.
На здымку: 2 оямі бастуючых вуглякоў, вынінутыя з кампанейска-
га дому, у палатцы, пабудаванай саюзам.

Трэба рашуча ўзяцца за чыстку савецкага апарату

Супольная работа прафсаюзаў і РСІ зробіць больш здаровым гаспадарчы і савецкі апарат 8-ы ўсесююзны зьезд прафсаюзаў

МАСКВА, 18. На ранішнім пася-
джэньні прафсаюзаў 18-га сьнежня
член калегіі НК РСІ тав. Кагановіч,
які выступіў у спрэчках па дакладу
тав. Арджанікідзе, азначыў, што ў
гэтым радыялізацыі нашай пра-
мысловасьці зробіцца яшчэ надзвы-
чайна мала. Пасоўныя факты па-
казваюць, што ў выніку радыяліза-
цыі мы можам мець большыя
посяпехі. Так, 400 млн. руб., асыгна-
ваныя Азнафтай на радыялізацар-
скія мерапрыемствы, зрабілі літа-

які ахарактарызаваў ролю Наркам-
працы ў агульнай сыстэме дзяржаў-
ных органаў Саюзу.
Наркампрацы,—сказаў т. Шмідт,—
зьяўляецца важнейшым органам ра-
бочае дзяржавы. Гэтым ён карэпым
чынам адрозьніваецца ад міністэр-
стваў працы ў буржуазных краінах,
якія таксама ажыццяўляюць дыкта-
туру і волю класу, але класу бур-
жуазіі, вырашаючы ўсе пытаньні
супроць рабочае класу.
Свае работу Наркампрацы наогуа

Сапраўды праводзяць антырэлігійную працу

Вынікі актыўнасьці ячэек бязбожнікаў у Віцебшчыне

ВІЦЕБСК. (Ад наш. кар.). У
«Звязьдзе» ўжо наведмлялася аб
тым, што беспартыйны актыў Маш-
канскага сельсавету ўзняў пытань-
не аб закрыцьці Абольскай царквы
і адкрыцьці замест яе народму.

Весткі, што паступілі сьняня ў
акруговы савет бязбожнікаў, гаво-
раць аб тым, што антырэлігійная
хваля захпіла самыя глухія вуткі
віцебскае вёскі.

Характэрным тут зьяўляюцца
вынікі дыспуту на тэму аб рэлігіі,
наладжанага ячэйкай бязбожнікаў
пры Войханскім сельсавете, Гара-
дзкоўскага раёну.

Пасьля дыспуту сялянства вы-
несла пэстанову аб высяленьні па-

па в цэнтру мястэку і просіць ар-
ганізаваць там аграпункт і пака-
зальныя вучасткі. У Селішчанскім
сельсавете, па ініцыятыве ячэйкі
бязбожнікаў, на сялянскім сходзе
ўзнята было пытаньне аб закрыцьці
царквы і перадачы яе пад клюб.
З актыўнай агітацыяй за гэтую
прапавову выступаў 80-гадовы се-
лянін Міхайлаў Марк, які ў яркай
прамове падаў факты контр-рэва-
люцыйнай работы папоў на сяле.
Яго прамова была падтрымана вы-
ступленьнямі больш «малалых» се-
лян, як напрыклад, Рыжоў—60-га-
довы сялянін, пажылы сялянін Мі-
хайлаў Мірон і інш.

Вось пэстанова сходу: 180 гала-
соў—за закрыцьці Доўгалюўскае

царквы, якую перадаць пад школу
7-годку; устрымалася 18 чалавек,
супроць выступаў толькі 1 чала-
век... царкоўны стараста

Ажыўлася антырэлігійная работа
і ў Янавічах (Сураскі раён). На
штотыднёвых лекцыях антырэлігій-
нага характару прысутнічае вялі-
кая колькасьць сялян.

Канфэрэнцыя лярэйскай рабочай
моладзі, саматужнікаў і рабочых
будаўнікоў, што адбыліся ў Гарадку
уаьвілі перад гарсаветам і РВК
хадавіцтва аб перадачы месцовай
сынагогі пад клюб для рабочых.
Ініцыятыва ў гэтай справе нале-
жыць масцовай ячэйцы бязбож-
нікаў.

Славакі імкнуцца скінуць з сябе чэскае ярмо

Чэскі шавінізм пагражае зьнішчэньнем іх нацыянальнага існаваньня

ВЕНА, 17. У Чэха-Славакіі за апош-
ні час значна ўзмоцніліся сепаратыно-
цыя тэндэнцыі сярод нацыянальных
меншасьцяў. Асабліва гэтыя тэндэн-
цыі ўзмоцніліся сярод славакаў, якія
імянуцца аддзяліцца ад Чэхіі. У Сла-
вакіі зараз утварыўся камітэт, які
пачынае барацьбу за аддзяленьне
краіны ад Чэха-Славачкай рэспублікі
і за ўтварэньне незалежнай славацкай
дзяржавы. У гэты камітэт уваходзяць
рад выдатных палітычных дзеячоў,
праца гэтага камітэту вядзецца неле-
гальна. Камітэт разаслаў дзяржаўным
установам і Лізе Нацыяў спецыяльны

ліст, у якім між іншым гаворыцца:
«Славакі мірным чынам аддзяляю-
цца ад Чэха-Славачкай рэспублікі і ўт-
рае незалежную дзяржаву пад пратэ-
таратам Лігі Нацыяў».

Славакі маюць намер далучыць да
праеутэмай імі славацкай дзяржавы
Карпацыю Руоў, абацяючы апошняяй
самую шырокую аўтаномію. Свае па-
трабаваньні аб незалежнасьці славакі
ўгрунтоўваюць тым, што шавінізм чэ-
хаў пагражае зьнішчэньнем іх нацыя-
нальнага існаваньня («Фолкс-Цей-
тунг»).

Ангельскі дзелавы сьвет зацікаўлен у знанамічным аднаўленьні СССР

ЛЕНДАН, 18. Рэдактар «Інгліш
Рэўю» Рэммант у гутарцы з прад-
стаўнікамі друку паведаміў аб
перагаворах, якія ён вёў з
дарадцам савецкага паўнамоцнага
прадстаўніцтва ў Францыі тав. Веса-
доўскім па пытаньні пэадкі делега-
цыі ангельскага дзелавога сьвету ў
СССР.
Рэммант зьзначыў на магчымасьць
удзелу Англіі ў эканамічным аднаў-
леньні СССР. (ТАСС).

У польшчы

Водгукі польскага друку на выступленьне Штрэзэмана ў Лізе Нацыяў

ВАРШАВА, 18. Рэзкая дыскусія
паміж Штрэзэманам і Валексім на
сесіі рады Лігі Нацыяў у зьвязку з
скаргамі нямецкай меншасьці ў Вер-
хняй Сілезіі аб адносінах да іх поль-
скіх улад, выклікала ажыўленьня ка-
ментары ў польскім друку і палі-
тычных колах.
Зьзначаючы на першым і надзвы-
чайна рэзкі тон прамовы Штрэзэма-
на польскія газеты пішуць, што гэ-
тае адносінаў да польскай меншасьці

18 год у катар- жнай турме

НЬЮ-ЁРК, 17. Рабочыя Аргэнці-
ны зараз пачалі кампанію за вызва-
леньне рэвалюцыянэра С. Радавіц-
кага, які ўжо 18 год пакутуе ў ка-
таржнай турме.

1-га мая 1909 г. рабочыя Буэнос-
Айрэсу выйшлі на вуліцу з чырво-
нымі сьлягамі. Паліцыя сустрэла
дэманстрантаў кулямі. Некалькі ра-
бочых было забіта, шмат пляшка па-
ражана. Арганізатарам гэтае кры-
вавае лезьні быў тагачасны шэф
паліцыі Буэнос-Айрэса Амон Фал-
кодн.

19-гадовы рэвалюцыянэр С. Рада-
віцкі, які прыбыў у Буэнос-Айрэс з
Расіі, рашыў адпомсьціцца за рабо-
чую кроў. Малады Радавіцкі забіў
шэфа паліцыі. Яго засудзілі на ка-
таргу на ўсё жыцьцё. І вось ужо
18 год пакутуе Радавіцкі ў катар-
жнай турме.

Рабочыя Аргэнтыны, якія неадно-
кратна выступалі з патрабаваньнем
аб вызваленьні Радавіцкага, зараз
зноў пачынаюць кампанію («Фолкс-
Цейтунг»).

Па БССР

400 кулакоў адданы пад суд

Зв спэкуляцыю на кантран-

Гандлёвы агент

Ангельскі агент палкоўнік Лаўрэнс перайшоў на аўганскую тэрыторыю ў вяртанні мусульманскай духоўнай вольбы і таварыства ў гарах. Паводле заявы ангельскага газет Лаўрэнсу даручана падрыхтоўка гандлёвага дагавору (1) з Аўганістам.



—Зараз я пазнаблю іх з нашымі узорами.

Новыя выкрыцці аб антысавецкім блёку пад кіраўніцтвам Англіі і Францыі

ПРАГА, 19. У артыкуле аб імгінным імперыялізме СССР вчэрняя газета «Вечар» (орган аграрнаў, самай моцнай урадавай партыі) пацвярджае паведамленні бухарэцкага карэспандэнта «Берлінэр Тэгелітэ», апублікаваннага гэтай газетай у звязку з пасадкамі генерала Лерона. «Вечар» сцвярджае, што мерапрыемствы, якія праводзяцца на працягу апошніх месцаў пагранічнымі в СССР дзяржавамі, нібы-та, з прычыны пагрозы нападу з боку СССР, павінны прывесці да стварэння антысавецкага блёку.

Францыя—піша газета—камандыравала генерала Лерона інспекціраваць сапраўднае становішча рэчаў і каардынаваць усе выступленні. Блёк будзе складзены з Польшчы, Румыніі, Югаславіі, Венгрыі, Баўгарыі пад кіраўніцтвам Англіі і Францыі. Чэхаславакія таксама ўвайдзе ў склад блёку. (ТАСС).

Супроць выплаты французскіх даўгоў Амэрыцы

ПАРЫЖ, 16. Агенцтва Гаваас паведамляе: «на кангрэсе рэспубліканскай федэрацыі (правага арыентацыі) многія прамовцы, у тым ліку і лідэр прыхільны ў палате дэпутатаў Марон, заявілі, што яны ніколі не згадзіцца ратыфікаваць згоду аб выплате французскіх даўгоў Амэрыцы, якія ў працягу 62 год будуць трымаць малады пакаленні французцаў у вясальнай залежнасці ад вонкага. Прамовцы выказваліся таксама супроць далучэння Аўстрыі да Намеччын і супроць эвакуацыі асага бергаў Рэйна». (ТАСС).

Чжан Сюэ-лян ня выконвае згадку нанкіну

ПЕКІН, 18. Паводле вестак мясцовага друку, Чжан Сюэ-лян адмовіўся ад злучэння нацыянальнаму ўраду рухомага аб'яднання чыгуначнага апарата Пе і Мукдэнскай чыгуначнай лініі.

У прыгранічнай паласе з Аўганістам будучыя авіяпарты, авіядромы і інш. У неспраўдліва блізкасці да Аўганістану згрупавана 110.000 рэгулярных войск і некалькі эскадр-рыльняў самалётаў.

За апошні час ангельскі друк ужо ўзмоцнена заняўся Аўганістам і, галоўным чынам, рэфарматарскай дзейнасцю Аманулі, якая, як вядома, закранае ўсе бакі кіраўніцтва, арміі, суду, народнае асьветы і быту.

Паведамляючы аб гэтых раформах (часта ў гіранічных тонах), кансэрватыўны ангельскі друк ўзмоцнена падкрэсліваў, што некаторыя новаўвядзеныя, асабліва пытаньне аб раз'явольненні жанчын, выклікаюць незадавальненне сярод тых альбо іншых пластоў насельніцтва. Асабліва адначасна супроцьдзейнічаюць в ободуха духавенства.

Адначасова ангельскі друк пачаў змяшчаць тэлеграмы аб цэлым радзе паўстанняў супроць рэформаў Аманулі. Але тамусьці выбухаюць галоўным чынам паўстанні на межах з Індыяй.

Для нас не сакрат, што, калі ў краінах Бліжняга Усходу: Турцыі, Эгіпце, Парсы, Арабістане і Аўганістане, — адбываюцца якія-небудзь «паўстанні» дык нахільце іх заўсёды зьяўляюцца ангельскімі золата і ангельскія інтрыгі.

Страх за Індыю, страх за крушэнне імперыялістычнага валадарства—прымушае Англію пільна сачыць за краінамі Усходу, якія ляжаць на шляху ў Індыю.

Адвін з выдатнейшых авантурыстаў нашага часу, палкоўнік ангельскай службы Лаўрэнс, зьявіўся ў раёне паўстання. Той Лаўрэнс, які, дзейнічаючы ад імя ангельскага ўраду, нагала апукаў арабаў у часе і пасля сусветнай вайны. Той Лаўрэнс, які вядомы ўсяму мусульманскаму Усходу, як найвялікшы інтрыган і правакатар на службе ангельскага імперыялізму.

ВАЙНА ПАМІЖ БАЛІВІЯЙ І ПАРАГВАЕМ

Амэрыканскі друк—супроць умяшачельства Лігі Нацый

ПАРЫЖ, 18. Агенцтва Гаваас паведамляе: «Брыян, генеральны сакратар Лігі Нацый Друмонд, з такасама прадстаўнікі Гішпаніі і Японіі абмяркоўвалі канфлікт паміж Балівіяй і Парагваем. Днём Брыян прыняў пасланьніцаў Балівіі і Парагвая, аргентынскага паста і паверанага ў справах Злучаных Штатаў, Брыян дамагаўся неабходнасці знайсці ва што-б там ні стала мірны спосаб урэгулявання канфлікту і заявіў, што рада Лігі Нацый загадаў далучацца да любога мірнага рашэння». (ТАСС).

НЬЮ-ЁРК, 18. Паводле вестак «Асоцыятэд Прэс», Балівія абвясціла, што яна прымае пасрэдніцтва пан-амэрыканскай арбітражнай канфэрэнцыі, пасяджэнняў якой адбываюцца зараз у Вашынгтоне. У адказе Лізе Нацый балівійскі ўрад паведаміў, што ён аддаў загад войскам на фронце спыніць наступленне супроць парагвайскіх войскаў.

Ваеннае міністэрства ПАЗШ абвясціла парагвайскае паведамленне, быццам, балівійскія войскі захапілі чатыры парагвайскія фарты. (ТАСС).

ВАШЫНГТОН, 18. Келгэ заявіў, што Амэрыка ня думае ўмяшвацца ў канфлікт паміж Балівіяй і Парагваем. Урад ПАЗШ, відавочна, мяркуючы, канфлікт паміж Балівіяй і Парагваем.

Тав. Кагановіч яазначае далей, што пры рацыялізацыі скураной прамысловасці можна з'эканоміць на працягу году 55 млн. руб. і г. д. Амаль усе выступаючыя ў спрэчках дэлегаты спыняліся на пытаньнях чыстка савецкага апарату. Большасць дэлегатаў лічыць, што трэба рашуча ўзяцца за чыстку савецкага апарату, выгнаўшы адтуль чужы і варажы савецкай дзяржаве элемент. Да гэтай справы трэба прыдзягнуць прафэсійнальныя арганізацыі. Дэлегаты асабліва падкрэслівалі тую асаблівасць, што шмат звольненых бюракратаў, былыя чыноўнікі, палы, зарэ-жа паступаюць у іншыя ўстановы. З гэтым трэба рашуча канончыць. Далей выступаючыя ў спрэчках прамовцы гаварылі аб невыстарчальнай узаемнай сувязі паміж органамі НК РСІ і прафсаюзамі.

Тав. Арджанікідзе ў сваім заключным слове падкрэслівае, што толькі сугольнае дружнае работа НК РСІ і прафсаюзаў зробіць больш здаровым адміністрацыйна-гаспадарчы і савецкі апарат.

Тут-жа тав. Арджанікідзе закранае пытаньне аб адсутнасці ў апарате РСІ патрэбнага кадру вопытных працаўнікоў. Гэтых працаўнікоў павінны даць нашы прафсаюзы. Апарат РСІ павінен быць ўзмоцнен лепшымі прадстаўнікамі рабочае клясы.

На дакладу тав. Арджанікідзе зьезд прыняў рэзалюцыю, у якой ён палкам ухваляе дзейнасць НК РСІ і прапанаваў прафсаюзам у далейшым прымаць больш актыўны ўдзел у рабоце органаў НК РСІ, аказваючы ім усамерную дапамогу.

У 1928-29 годзе страхаваньне старасці, якое праводзілася пакуль толькі ў адносінах тэкстыльшчыкаў, будзе распаўсюджана яшчэ на чыгуначнікаў, металістаў і гарнякоў. Усяго да канца 1928-29 году страхаваньне старасці ахопіць, прыкладна, 40.000 чалавек.

Цэнтральным пытаньнем у рабоце Наркампрацы зьяўляецца пытаньне барацьбы з беспрацоўем. На 1-е кастрычніка 1928 году на біржах працы было зарэгістравана—1.374 тыс. беспрацоўных.

Грашовая дапамога беспрацоўным у 1927-28 годзе складала каля 100 млн. руб., наслана на работу у 1927-1928 годзе—5 млн. чал.

Сваю работу Наркампрацы наогул выконваў адвальняюча, што забяспечыла яму адно з самых выдатных і ганаровых месцаў у агульнай сістэме савецкіх органаў.

Выступіўшы потым т. Угараў вазначыў, што т. Шмідт быў на працягу 10 год народным камісарам працы. Напамінаючы аб яго да і пасля-рэвалюцыйнай працы ў прафруку, тав. Угараў ад імя зьезду выказвае тав. Шмідту пажаданні поўнага посьпеху ў яго далейшай рабоце на пасту нам. старшыні СНК СССР. (Бурныя воплескі).

Справаздачым даклад аб дзейнасці Наркампрацы зрабіў нам. наркампрацы т. Толстагітаў, які вазначыў, што за апошнія два гады колькасць застрахованых урасла з 8.158 тыс. чалавек да 9.658 тыс. чалавек—павялічэнне на 19 проц. Кантынгент пенсіянераў узрос ва той-жа час з 609 тыс. да 837 тыс. чал.—на 47 процантаў.

У 1928-29 годзе страхаваньне старасці, якое праводзілася пакуль толькі ў адносінах тэкстыльшчыкаў, будзе распаўсюджана яшчэ на чыгуначнікаў, металістаў і гарнякоў. Усяго да канца 1928-29 году страхаваньне старасці ахопіць, прыкладна, 40.000 чалавек.

Цэнтральным пытаньнем у рабоце Наркампрацы зьяўляецца пытаньне барацьбы з беспрацоўем. На 1-е кастрычніка 1928 году на біржах працы было зарэгістравана—1.374 тыс. беспрацоўных.

Грашовая дапамога беспрацоўным у 1927-28 годзе складала каля 100 млн. руб., наслана на работу у 1927-1928 годзе—5 млн. чал.

ВЕСТКІ З КІТАЮ

Сялянскі паўстанчы рух у Хэнані

ПЕКІН, 18. Паводле вестак агенцтва Го-Вень, атрылі сялянскага патаемнага таварыства «Небеснае Вярота» пачатку сьнежня аднавілі баявы дзейны і занялі ваяцкую горад Лінсян, які знаходзіцца ў паўночнай частцы Хэнаньскай правінцы. (Лінсян заўсёды лічыўся галоўным апорным пунктам таварыства).

На словах агенцтва, Фын Юй-сян мяркуе ў бліжэйшы час адправіць карную экспэдыцыю супроць паўстанцаў. (ТАСС).

АНТЫЯПОНСКАЯ КАНФЭ-РЭНЦЫЯ

ПЕКІН, 18. 10 сьнежня ў Пекіне адбудзецца другая ўсекітайская антыяпонская канфэрэнцыя. (ТАСС).

Твар да твару

Канфлікт паміж Балівіяй і Парагваем разгарэўся з-за вобласці Чак-Барэаль, дзе выяўлены вялікі запас нафты. За сьпіной Балівіі — амэрыканская нафтавая кампанія «Стэнарт Ойл», за сьпіной Парагвая — ангельскі капітал.

ПАРЫЖ, 18. Агенцтва Гаваас паведамляе: «Пасланьнікі Балівіі і Парагваю ў гутарцы з Брыянам паўтарылі запэўненні аб мірных намерах іх урадаў. Брыян прыняў таюсама пасланьніка Бразыліі і інш. прадстаўнікоў паўднёва-амэрыканскіх дзяржаваў, якія выказалі сваё поўнае задавальненне з паводу заяў отаршынй рады Лігі Нацый і вказалі на ўзрунаючыя і бліжэйшыя мірныя вырашэнні разгалоўскаў». (ТАСС).

НЬЮ-ЁРК, 17. Паводле вестак з Паўднёвай Амэрыкі, Бразылія сугольна з Аргентынай маюць намер умяшчацца ў канфлікт паміж Балівіяй і Парагваем. Таму вайна абхочыць увесць усход паўднёвай Амэрыкі. Кожны крок наперад балівійскага войска можа прывесці да пачатку вайны паміж гэтымі дзяржавамі.



Рэміят вазначыў на матчымастыў дзелу Англіі ў эканамічным аднаўленьні СССР. (ТАСС).

Новая сэнсацыйная афэра ў Францыі

ПАРЫЖ, 16. У Францыі зараз, пасля выкрытай фінансавай панаімы «Газет де-Франк», новая сэнсацыя дня—гэта выкрытыя афэры былога французскага міністра фінансаў Луі Клоцца. Зараз Клоцц—сэнатар. У свой час ён быў удзельнікам французскае дэлегацыі пры перагаворах у Версале. Ён быў адным з тых, чья подпіс красуецца пад версальскім трактатам. І вось гэты самы міністр зара абінававаецца ў радзе фінансавых афэр і падлогах. Пракурор ужо звярнуўся да сенату з зааграваньнем аб выдаты Клоцца. Зараз Клоцц знаходзіцца ў шпіталі для нервовых хворых («Фолькс Цейтунг»).

Выкрыцце ў Вене новага транспарту зброі для Венгрыі

ВЕНА, 17. Ренская газета «Арбейтэр Цейтунг» паведамляе аб выкрытым у Вене новым транспарце зброі, які вакіроўваўся ў Будапешт. Зброя гэта была выкрыта пры вступных аглядчысках. Пры нагрудных пароходу на Дунай адвін з сундукоў разламаўся і з яго вывалі часткі бомбаў, між тым на дакументах павінны былі быць матры. Тады выгравілі і іншыя сундукі, у якіх таксама былі бомбаў. Фірма, якая адпраўляла гэты груз, зараз ірмываецца да судовай аказансці. Як высьветліла следства, фірма атрымала гэты груз для апраўкі ў Будапешт ад нейкага генерала Рейтэра. («Фолькс Цейтунг»).

Ці будзе адменена кара сьмерці ў Англіі?

ЛЕНДАН, 16. Дэпутат ангельскай рабочай партыі Кэнворты нядаўна ўнёс у палату вобшчыны праект закону аб скасаванні кары сьмерці. Пры гэтым Кэнворты адзначыў, што для «дывілізаванай» нацыі ганьба вешаць людзей. Шмат кансэрватыўных дэпутатаў пры гэтых словах цынчына смяяліся. Аднак, галасаваньне праекту дало зусім нечаканыя вынікі. За праект галасавала—119 чалавек супроць 118. Але наўрад-ці пройдзе гэты праект пры галасаванні ў другі раз. Бо кансэрватары, якія маюць большасць у палате, будуць галасавалі супроць. («Фолькс-Цейтунг»).

Забарона левых сходаў у Латвіі

РЫГА, 17. Міністр ўнутраных спраў вабараніў усе сходы левых рабочых, вызначаныя на 15-18 сьнежня, калі ў сойме абмяркоўваецца законапраект аб адмісці, унесены рабоча-сялянскай фракцыяй. Паводле вестак «Ліўнакс Зіяс», сярод левых рабочых зробіцца новыя арышты. (ТАСС).

Галадоўка палітзья-вольных у Рыскай турме

РЫГА, 18. Галадоўка палітзьявольных у Рыскай турме працягваецца чацьверты дзень. Галадоўчыя патрабаваньні для палітзьявольных сьнасаваньня царскіх законаў і скарочэння тэрмінаў катары.

Зьяўляючыся на першым і надзвычайна рэзкі тон прамовы Штрэвэма, польскія газеты пішуць, што гэта не аьязуецца выпадковасьцю, але сьведчыць аб жаданні паставіць на пародак для пытаньне аб Верхняй Сілезіі.

ЧЫГУНАЧНАЯ КАТАСТРОФА

ВАРШАВА, 18. Каля ст. Ведуль (Пазнань) у выніку сутычкі двух таварных цягнікоў здарылася чыгуначная катастрофа. 4 чал. у тым ліку 3 чыгуначныя, забіты, 6 чалавек цяжка паранены. 44 таварныя вагоны разбіты. Страты дасягаюць 2 мільянаў золотых. 18 гады чыгуначны рух па гэтай лініі быў спынены. («Фолькс-Цейтунг»).

Апазыцыя асуджае палітыку японскага ўраду ў Кітаі

Толькі адстаўка сучаснага габінэту можа палепшыць япон-кітайскія адносіны

ТОКІЁ, 18. Апазыцыйная партыя Мансэйто апублікавала брашуру, у якой рэзка асуджае японскі ўрад за яго палітыку ў Кітаі. Брашура адзначае, што пытаньні, якія цікавяць Японію, у Манчжуріі і ўнутраной Манголіі, у выніку памылковай палітыкі ўраду, перасталі быць японскімі пытаньнямі і абярнуліся ў міжнародныя.

Брашура крытыкуе спрыяючыя адносіны ўраду да «гэтака званай англа японскай Антанты», зьяўляючы, што «Японія не адчувае патрэбы ў падтрыманні Англіі і павінна ісьці сваім шляхам».

У заключэньне брашура канстатуе, што палітыка дэпэрарыята ўраду выклікала ва ўсім сьвеце падазраньне да Японіі, стварыла антыяпонскі рух у Кітаі і прывяла да выдаткаваньня 700 млн. іен на ўтрыманьне японскіх войск і да мабілізацыі 40 тысяч садат. «Адзіным спосабам палепшыць япон-кітайскія адносіны—заканчвае брашура—зьяўляецца—гэта адстаўка ліберальнага габінэту». (ТАСС).

У ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

КАНФІСКАЦЫЯ «БЕЛ. КРЫ-НИЦЫ»

ВІЛЬНЯ, 17. Віленскім гарадзкім старостам канфіскаваны № 56 «Беларускае Крыніцы» за 1) «Адзвуду да беларусаў-катыкоў», 2) артыкул: «Яшчэ адвін удар», 3) артыкул: «Выезд з Прагі Шалаівага», 4) заметку «Гаспадарка на фальварку пана маршалка». Рэдактар прыцягваецца да судовае адказнасці.

ЗНОЎ ЗЬМЕНА ДЫРЭКТАРА

ВІЛЬНЯ, 17. На пасяду дырэктара Віленскае Беларускае гімназіі замест Стэцкевіча назначан настаўнік гімназіі Міхалевіч.

АРЫШТ ПАЎСТАНЦА

ВІЛЬНЯ, 17. У Галіцэвічах, Пясвіскага павету, арыштаваны паўстанец («дывэрсант» па тэрміналогіі польскіх буржуазных газет) Томуць, які доўга наводзіў страх на ваколічную шляху. Нарэшце Томуць быў алоўлены і засуджаны на 15 год катары, але ў часе пераводу ў турму ўцёк і ў працягу многіх месцаў хаваўся ў лясох.

АРЫШТЫ ў СТАЎПЕЦКІМ ПАВЕЦЕ

400 кулакоў адданы пад суд за спекуляцыю на кантрактах пасеваў

ВІЦЕБСК. (Наш кар.). Прайленне сьвязваю з вольным нэсавесу рэлігійна-культуры, законатрававых кантрактаў, абдало пад суд 260 заможных гаспадаркаў. Апрача таго, за невова-часовую здачу кантракты кантрактаванай прадукцыі прылічаны да адказнасці 139 гаспадаркаў акруі. У апошні час стала прыкметным, што заможны элемент вёскі, законатраваўшы поўны прадукт і атрымаўшы ад кантракты іронію, перапрадае істны кантрактаваны прадукт іншым гаспадаркам, атрымліваючы шчы раз іронію.

Зьяняцце з працы зоркрытыку

МАЗЫР. (Наш кар.). За крытыку па-рэдкаў на Валавуці, адмістрацыйна зьвітты з працы рабочы-электрамастэр Часакіў Зьміцер. Тав. Часакіў мае 22-гадовы працоўны стаж. Ён ісьць у РСІ аб няправільнай паставоўцы работ на Валавуці і выступіў супроць Гітаскага, які мае ў Мазыры 2 дамы, займаецца гандлем і ў той-жа час зьяўляецца гаспадаркам прастаі ў Мазыры.

На складах Валавуці вёўся няправільны вучот тэлефонага дроту. На тэлефоннай лініі Скрыгалова—Мазыр замяняўся 4-міліметровы провад нікуды явяртам 2-міліметровым, нібы з Фрычынні недахопу проваду на складах.

За тое, што Часакіў паведаміў у РСІ, адміністрацыя Валавуці взымае яго «шпіёнам». Трэба каму належыць умятацца ў справу няправільнага зьяўленьня тав. Часаківа.

Рост кас ашчаднасці

ГОМЕЛЬ. (Наш кар.). За апошні месяц лік укладчыкаў павялічыўся на 1.065 чалавек, а сума ўкладаў—на 76 тысяч рублёў. Асабліва разьвілі работу касы ашчаднасці вайсковых часцьей. Зараз разгортвэецца работа па далейшым уцягненьні сілян у лік укладчыкаў кас ашчаднасці. Акруговая ашчадная каса абвясціла конкурс на лепшага працаўніка па ўцягненьні ўкладчыкаў. На 1 сьнежня ў ашчадных касах лічылася 16 тысяч укладчыкаў.

ЗАХОП ШКОЛЬНАГА БУДЫНКУ

ВІЛЬНЯ, 17. У в. Максімаўка, Маладзечанскага павету, польская школа захапіла памяшканьне, якое было нанята пад беларускую прыватную школу. У гэтай справе дэпутаты Каруза і Стэпаніч зьявраліся да куратара Віленскае школьнае акругі, але без вынікаў.

ДЗЕЦІ ІМКУЦА ў СССР

ВІЛЬНЯ, 16. Газеты паведамляюць аб арышце на польска-савецкай граніцы двух хлопчыкаў 10-12 год, якія хацелі прабрацца ў СССР. Пасля затрыманьня іх польскія пагранічнікі, дзеці заявілі, што іх было пяцера, але тром удалося перайсьці праз граніцу. Усе яны сироты, застаўся без бацькоў і ня мелі з чаго жыць. Сабраўшыся ў кампанію, яны хацелі прабрацца ў СССР, бо чулі, што там даюць бяздомным дзецям апеку і заняткаў.

СКАРГА БЕЛХАДЗКАЎ ВАТЫКАНУ

ВІЛЬНЯ, 16. Прэзыдыум «Беларускае Хрысьціянскае Дэмакратыі» выслаў па тэлеграфу ў Ватыкан скаргу на Віленскае каталіцкае арцыбіскупа Ябляжкоўскага, які выдаў адозву супроць Б. Х. Д. і забараніў

VII МЕНСКАЯ АКРУГОВАЯ ПАРТКАНФЭРЭНЦЫЯ

Цэнтральнаму Камітэту КП(б)Б

19-га сьнежня, на другім (ранішнім) пасяджэньні канфэрэнцыі з вялікім справядлівым дакладам аб рабоце ЦК КП(б)Б выступіў тав. ГАЛАДЗЕД. (Даклад будзе зьмешчан у заўтрашнім № газэты).

На гэтым жа пасяджэньні распачаліся спрэчкі па дакладу тав. Галадзеда. Выказаліся таварышы Багароў, Шапіра і Гайдук.

Затым з вялікай увагай канфэрэнцыя заслухала прывітаньні дэлегацыі с.-г. рабочых і батрацтва Меншчыны, якая паднесла канфэрэнцыі партрэт тав. Сталіна.

Лепш за ўсё настроі батрацтва выразаў пастух тав. Ідус, які вітаў канфэрэнцыю ад імя батрацтва Койданэўскага раёну.

Падносячы канфэрэнцыі свае сымбалічныя падарункі—пугу і трубу, тав. Ідус нажа:

— Гэтай васьцю пугай ганецце ўсіх бюракратаў і растратчыкаў савецкага добра, а васьцю гэтай трубай—даўце сыгнал сусьветнай рэвалюцыі. (Гэтыя словы прамоўцы дэлегаты пакрываюць гарачымі апладысмантамі).

Тав. Сянкевіч, адказваючы на прывітаньне сказаў: Батрац павінен заняць у нашым будаўніцтве яшчэ больш пачэснае месца. Перш за ўсё мы павінны ўцягнуць больш батракоў у рады партыі. Асноўная наша задача—падмаць культурны ўзровень батрацтва і с.-г. рабочых. У вашай асобе, гаворыць тав. Сянкевіч, я ад імя канфэрэнцыі вітаю ўсіх с.-гасп. рабочых і батрацтва Меншчыны.

Учора на вятчэрнім (трэцім) пасяджэньні канфэрэнцыі працягваліся спрэчкі па дакладу тав. Галадзеда. Пасьля выступленьняў т. т. Бондара, Мышчына, Баліцкага—старшыня пасяджэньня паведаміў, што канфэрэнцыя прышлі вітаць дэлегаты ад рабочых, чырвонаармейцаў, настаўнікаў і інш. арганізацый.

Пад гул апладысмантаў і аркестру са сьцягамі ў руках усходзіць на сцэну і гуртуюцца навакол прэздыуму дэлегаты ад рабочых. Гучным крокам праходзяць паміж рады дэлегатаў чырвонаармейцы.

Першым вітае канфэрэнцыю дэлегат ад друкароў—рабочы друкарні

Беладаржывладэцтва тав. Яноўскі: — Мы друкары—сьвінцовая армія—вельмі добра ведаем, якія цяжкасьці стаяць зараз перад партыяй і рабочай клясай. Мы добра разумеем, што нашы ворагі імкнуцца падарваць наша мірнае будаўніцтва.

Але мы перамаглі і будзем перамагаць. Мы друкаванымі словам білі і будзем біць нашых клясавых ворагаў.

Няхай жыве ленінская камуністычная партыя!
Няхай жыве 7-я Менская акруговая партканфэрэнцыя!

Доўгія апладысманты пакрываюць апошнія словы друкара тав. Яноўскага і спаткаюць другога прамоўцу—прадстаўніка М-скай кавалерыйскай дывізіі тав. Русіна.

— Нашы задачы вельмі вялікія. Яны патрабуюць уважлівага напружаньня ня толькі з боку нас—чырвонаармейцаў, але і з боку кожнага рабочага і селяніна, а боку кожнага чэснага грамадзяніна Савецкага Саюза.

— Наша дывізія—гаворыць т. Русіна—вапэўняе партыю, што яна заўсёды гатова па яе клічу сесці на коня і кінуцца на ворага. Наша дывізія зможа даць належны адпор ворагам, якія пасьмеюць падняць рукі на Савецкі Саюз, і адрубіць ім ня толькі рукі, але і галовы.

Адказаў на прывітаньні тав. Славінскі.

— Мы вельмі рады—сказаў т. Славінскі, што за нашай працай сочаць працоўныя масы Менскага акругі.

Нашы задачы—задачи рабочае клясы, якая сумесна з намі змагаецца з рознымі ўхіламі ад ленінскага шляху.

— Няхай жыве навука і праца!—качае тав. Славінскі.—Няхай жыве Чырвоная армія!

Пасьля прывітаньняў працягваліся спрэчкі па дакладу т. Галадзеда, у якіх выступілі т. т. Сянкевіч, Гутман і Чорны.

У заключэньне вятчэрняга пасяджэньня канфэрэнцыя паслала прывітаньныя тэлеграмы цэнтральнаму органу УсеКП(б)—«Правда» і ЦК камуністычнай партыі Польшчы.

Правадыру мільённай партыі бальшавікоў-ленінцаў—ЦК УсеКП(б)

7-я Менская акруговая канфэрэнцыя камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі надсылае гарачае прывітаньне ленінскаму ЦК нашае партыі, кіраўніку мільённай партыі бальшавікоў-ленінцаў, якая стаяць на чале рабочае клясы і працоўных мас, якая будзе сацыялізм у СССР.

Перад партыяй стаяць вялізнайшай важнасьці задачы індустрыялізацыі краіны, калектывізацыі і індустрыялізацыі сельскае гаспадаркі, выкананьне гэтых задач зьвязана з вялікімі труднасьцямі, што адбываецца ў абстаноўцы абвостранай клясавай барацьбы як у горадзе, так асабліва ў вёсцы.

Зараз больш, чым калі-б там ні было, кожнага партарганізацыя, дырэктывы 15-га партзьезду і на-

мысловасьць і малаколькасны пралетарыят, дзе дробна-буржуазнае акружэньне значнае, прыходзіцца вельмі асабліва напружаную работу за чыстату партыйнай лініі. Канфэрэнцыя ўпэўнена, што цьвёрдая і вытрыманая лінія ленінскага ЦК забяспечыць перамогу над труднасьцямі, зьвязанымі з сацыялістычнай рэканструкцыяй народнае гаспадаркі, і дасьць аднаводны адпор усякім ўхілам ад правільнага партыйнага шляху, асабліва небясьпечным правым адкрыта апартуністычным элементам нашай партыі.

Сёмай Менская канфэрэнцыя заўважэ ленінскі ЦК нашай партыі, што Менская акруговая партарганізацыя будзе цьвёрда выконваць дырэктывы 15-га партзьезду і на-

7-я Менская акруговая канфэрэнцыя Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі шле шчырае бальшавіцкае прывітаньне вернаму кіраўніку, пільнаму стражу інтарэсаў пралетарыяту і сялянскай беднаты—ЦК КП(б)Б.

Партканфэрэнцыя з непарушнай цьвёрдасьцю заўважэ, што Менская акруговая арганізацыя заўсёды праводзіла і будзе праводзіць надалей з бальшавіцкай цьвёрдасьцю, энэргіяй і рашучасьцю лінію партыі, аснованую на пастановах XV-га зьезду УсеКП(б), XI зьезду КП(б)Б і апошніх пленумаў ЦК Менская арганізацыя, КП(б)Б дала рашучы адпор былой траціцкай апазыцыі вядзе пасьпяхова барацьбу з яе рэшткамі і пасьпяхова змагаецца з праваўленьнем яўна апартуністычнага, найболей небясьпечнага ў сучасны момант, правага ўхілу і прымірэнчымі адносінамі да яго. Наша арганізацыя ў будучым таксама рашуча, таксама цьвёрда, пабальшавіцку, будзе змагацца з усялякімі хістаньнямі і ўхіламі ад Ленінскай лініі партыі, адкуль-бы яны ні выходзілі і абыватальскімі прымірэнчымі адносінамі да іх.

Ухваляючы прынятыя пастановы лістападаўскім пленумам ЦК УсеКП(б) аб ачыстцы партыі ад чужых элементаў, якія разлажыліся і абюракаціліся, канфэрэнцыя заўважэ ЦК, што наша партарганізацыя прыме ўсе захады да ўмацаваньня партарганізацыі новымі сіламі за лік большага ўцягненьня рабочых і работніц ад варштату, батракоў і сельска-гаспадарчых рабочых урады партыі. Выходзячы са складаных нацыянальных умоў БССР, Менская акруговая партканфэрэнцыя прыложыць усе сілы для арганізацыі партыйных мас для змаганьня з праваўленьнем розных шавіністычных чужых партыі і рабочай клясе настрою; усмоцніць інтэрнацыянальнае выхаваньне партыйных мас і накіруе ўсю энэргію працоўных розных нацыянальнасцаў для перамогі цяжкасцаў, якія стаяць на шляху сацыялістычнага будаўніцтва.

Няхай жыве ЦК КП(б)Б.
Няхай жыве ЦК УсеКП(б).
Няхай жыве Камуністычны Інтэрнацыянал, сувоветны правадыр працоўных у барацьбе за сацыялізм

Чыноўніцкія адносіны да загатовак

У Магілёўшчыне кааперацыйныя арганізацыі з абурэчай нядбайнасьцю выконвалі заданьні па загатоўках, а органы мясцовай улады стаялі з боку і абмяжоўваліся папярэньнямі рэзальюцыямі. Трэба моцна ўдарыць па фармалістых і чыноўніцтве, што зрывае загатоўчыя пляны

Магілёўскім акруговым інспектарам ганццю надаўна была абсьледвана загатоўчая праца ў Туравіцкім, Бармянскім і Прапойскім раёнах. Абсьледваньне выявіла бяспытныя адносіны да такой адказнай і важнай справы, як загатоўкі, з боку райвыканкомаў і кіраўнікоў нязвое кааперацыі гэтых раёнаў.

Што кінулася ў вочы пры абсьледваньні, дык гэта тое, што паводзілі з райвыканкомаў гэтых раёнаў не правёў у жыццё пастановы Эканомпароды аб абавязковай рэгістрацыі прыватных загатоўшчыкаў. Пастанова гэта з рэзальюцыямі старшыня райвыканкомаў—«накіраваць усім сельсаветам, загатоўшчыкам і начальнікам міліцыі»—засталася ляжаць бяз руху ў справах РВК. Замест сапраўднай рэгістрацыі прыватніка, замест абмяжованьня яго спэкуляцыйнай дзейнасьці, РВК абмежаваліся толькі рэзальюцыямі, якія па справе не ажыццэвіліся і ніякай рэальнай карысьці ня прынеслі.

Абсьледваньне райвыканкомы, аказваецца, зусім ня былі інфармаваны аб ходзе загатовак і выкананьні загатоўчых плянаў у іх раёнах. На пытаньне—наколькі

выкананы гадавы плян загатовак,—старшыня Туравіцкага і Прапойскага РВК спакойна адказалі—«ня ведаем».

Такая слабая пастаноўка работы і адсутнасьць зацікаўленасьці з боку райвыканкомаў, натуральна, адбіліся на загатоўчай працы. Загатоўшчыкі, не адчуваючы ніякай адказнасьці, ведаючы, што ніхто іх працаў ня цікавіцца і іх не кантралюе, праводзілі загатоўкі з «прохладцай». Так, у Туравіцкім раёне Зімніцкае і Туравіцкае сельсакрэдытны таварыствы з самага пачатку кампаніі не праводзілі загатовак сырцу. На працягу трох месяцаў ніякіх вестак аб ходзе загатовак гэтых таварыстваў нікуды не пасылалі, і, ня глядзячы на гэта, ні Белесельсаюз, ні РВК не зацікавіліся работаю гэтых таварыстваў і нічога ў гэтых адносінах ня ўжылі.

Рыбавіцкае с.-г. таварыства на працягу трох месяцаў нічога не рабіла і пачало загатоўкі толькі з 1-га кастрычніка. Наколькі інтэнасыўна там ішла загатоўчая работа, відаць з таго, што за першыя з 1-га кастрычніка да 20-га лістапада таварыства загатоўвала... 2 нуды жыта і 1 шкуру.

За выкананьні сельсаветы і таксама ніякага ўдэ-

лу ў загатоўках ня прымаі. На ўсіх трох раёнах ні спажывецкае, ні сельскакааперацыйнае арганізацыі яшчэ да гэтага часу не пачалі загатовак бульбы, і такое ненармальнае зьявішча праходзіла бяз усякай увагі з боку РВК.

У Бармянскім раёне РВК дапушчаў на працягу цэлага месяца надзвычайна грубыя выкрыўленьні палітыкі партыі і ўраду. Спажывецкая кааперацыя гэтага раёну на працягу месяца вяла тавараабмен, адлучаючы сялянству тавары толькі за хлеб і сырца. У выніку гэтага сярод сялянства пайшла гутарка, што за грошы нічога ня трэба прадаваць, бо за іх нічога ня купіш. РВК ведаў аб такіх зьметах работы і дапушчаў іх.

Зразумела, што пры такой пастаноўцы работы ўсе заданьні па загатоўках за кастрычнік і лістапад месяца былі сарваны.

Такім лёгкадумным, проста злачынным адносінам да загатовак гэтай важнейшай дзяржаўнай задачы—павінен быць пакладзены канец. Мы ўпэўнены ў тым, што Наркамганцлю будзе неадкладна рэагаваць на гэтыя абурэчыя адносіны да загатовак з боку мясцовых дзяржаўных і кааперацыйных арганізацый і дасьць кожнаму па заслугах.

ДА ВЫБАРАЎ У САВЕТАХ

ТЭМП РАЗГОРТВАНЬНЯ ПАДРЫХТОЎКІ ЯШЧЭ НЕЗДАВАЛЬНЯЮЧЫ

У радзе месц выбарчыя камісіі і дагэтуль не прыступілі да работы

Выбары ў саветы і задачы Чырвонай арміі

3 выступленьня т. Гантмана на сходзе актыўву №9-скай дывізіі

Выбары—правэрна савецкага апарату

Выбары ў саветы зьяўляюцца важнейшай палітычнай кампаніяй. Палітычнае значэньне выбараў звязана перш за ўсё ў тым, што яны ўмацоўваюць нашу пралетарскую дзяржаву, бо зьяўляюцца лепшай формай прыцягненьня дзесяткаў мільёнаў працоўных да справы дзяржаўнага кіраўніцтва і сацыялістычнага будаўніцтва.

рабочых і сялян беднякоў і сераднякоў ва ўсім нашым палітычным жыцці, абудзіць да палітычнай актыўнасьці, да энэргічнай грамадзкай работы вялізныя пласты батрацтва і сельска-гаспадарчага пралетарыяту, узьняць культурны і палітычны ўзровень мас сялянска-беднячых і сераднячых, наблізіць іх і ўцягнуць ва ўсё наша будаўніцтва.

наармейскай масы ў выбарах у саветы непасрэдна, Чырвоная армія мае вялікія магчымасьці ў адносінах да палітычнай і ўдзелу ў выбарах саветаў на вёсцы. Армія павінна вылучыць лепшых сваіх палітычных працаўнікоў для кіроўніцтва правядзеньнем выбараў у саветы ў вёсцы, па меры магчымасьці, нашы чырвонаармейскія часці павінны пасылаць чырвонаармейскія групы ў цэлы рад сельсаветаў для

У Барысаўскі раён выяжджае камісія ЦВК

для ўзмацненьня работы па выбарах

Цэнтральная Выбарчая Камісія БССР арганізавала спецыяльную камісію для ўзмацненьня работы па выбарах саветаў у Барысаўскім раёне і для расьсьледваньня фактаў актыўнай парожай дзейнасьці кулацтва. У раёне мелі месца зьбіваньне жанчын дэлегатак на сходзе ў Номаніцах, зьбіваньне загадчыка Лошніцкай хаты-чытальні і старшыні Вяліцкага сельсавету.

Разам з камісіяй у раён выяжджае спецыяльны карэспандэнт «Зьвязны».

Сераднякі падтрымліваюць беднату

65 проц. выбаршчыкаў на сходзе

ГОМЕЛЬ (Нап. кар.) 3 1-га сьнеж. Ведаў. Кулакі імкнуцца скарыстаць

было, кожна партарганізацыя, кожны член парты павінен п'ёрда і рашуча стаць на сваім пасту, павінен, перамагаючы труднасьці, біязлігасна змагацца з усімі хістаньнямі і адхіленьнямі ад ланіскага шляху.

Менскай партарганізацыі, якая працуе ва ўмовах нацыянальнай рэспублікі, дзе слаба развіта пра-

Вернаму вяртаўніку бальшавіцкай маналітнасьці парты--ЦО „Правда“

7-я канфэрэнцыя Менскай акрувовай арганізацыі КП(б)В шле камуністычнае прывітаньне бальшавіцкай „Правде“, якая няўсімліва стаіць на варце ланіскай заваяваньняў.

Шлях „Правды“—бальшавіцкі шлях непрымірнай рашучай барацьбы з апартунізмам усіх адценняў. Непрымірмая лінія „Правды“ дапамагла ў влізній ступені разгэрому траіцкіска-мешавіцкай апазыцыі. Зараз „Правда“, мабілізуючы мільённыя масы працоўных вакол задач індустрыялізацыі краіны і культурнай рэвалюцыі, разгортваючы самакрытыку і барацьбу з бюракратызмам, робіць гэта з тэй-жа бальшавіцкай выразнасьцю і рашучасьцю.

„Правда“ сваячасова мабілізавала рады ланіскай партыі на барацьбу з усімі ад партыйнай лініі, завастрыўшы яе ўвагу на барацьбе з адкрыта-правым, найбольш небяспечным, узіме, не паслабляючы барацьбы з рэшткамі траіцкізму.

„Правда“ дапамагла выкрыць і заклімаць таксама антыпартыйную прыроду трымірніцтва да ўсіх аў.

Канфэрэнцыя асабліва адзначае тую влізную ідэю дапамогі „Правды“ нашай арганізацыі, якая працуе ў дробна-сялянскай краіне з невялікай праслойкай пралетарыяту. У асабе „Правды“ арганізацыя мае надзейную ланіскаю зброю, якая дапамагае перамагаць нашы труднасьці.

Канфэрэнцыя выказвае поўную пераконанасьць у тым, што наша партыя з дапамогаю „Правды“ паспяхова вырашыць задачы, пастаўленыя лістападаўскім пленумам ЦК УсеКП(б).

Няхай жыве маналітнасьць бальшавікоў, якія змагаюцца за сацыялізм!

Няхай жыве ланіска „Правда“—праўдзівы вяртаўнік гэтай маналітнасьці!

Камуністычнай партыі Польшчы

7-я Менская акруговая канфэрэнцыя Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі шчыра вітае братэрскую кампартыю Польшчы. Канфэрэнцыя ўпэўнена, што, ня глядзячы на суровыя сярэднявечныя ганьбы фашысцкага панска-капіталістычнага ўраду і цкаваньне з боку здрадніцкіх партый, фактычных наймітаў фашызму і капіталізму Польшчы, КПП, як адзіны пасьялоўны, непрымірны ў барацьбе з капіталізмам, правадыр рабочае клясы, падыме гэтую клясу, узмоцніць яе саюз з сялянствам і з нацыянальным рэвалюцыйным рухам скіне панаваньне ворагаў працоўных Польшчы. Мы ўпэўнены, што гэты час недалёка.

Канфэрэнцыя ўпэўнена, што КПП ускрые перад працоўнымі Польшчы вайсковыя падрыхтоўні капіталістычнага ладу супроць Саюзу Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, як краіны адзінай у сьвеце, дзе 11 год пануе рабочая кляса і мае влізарныя посьпехі ў будаўніцтве сацыялізму.

СССР фактам свайго існаваньня і паспяховага сацыялістычнага будаўніцтва на-

чанья нацыянальнасьці ўсходу ў іх цяжкой барацьбе супроць капіталізму і Імпэрыялізму. Капіталістычны лад з такім становішчам мірыцца ня можа. Фашысцкай Польшчы ў чорнай справе барацьбы супроць СССР адводзіцца роля жандара, якім была ў свой час царская Расія. Працоўным Польшчы, як заўсёды гэта бывае, застаецца несць ўвесь цяжар гэтай палітыкі наперакор сваім інтарэсам. Мы ўпэўнены, што працоўныя Польшчы адмовяцца ад гэтай цяжкой долі і скінуць армо фашызму.

Мы ўпэўнены, што кампартыя Польшчы, згуртаваўшы свае рады, выканае свае ганаровыя абавязкі перад рабочай клясай і працоўнымі Польшчы, а таксама і перад сусьветнай рэвалюцыяй.

Няхай жыве Кампартыя Польшчы і дзень яе 10-годзьдзя!

Прэч здраднікаў з радоў рабочае клясы!

Няхай жыве Камуністычны Інтэрнацыянал!

Няхай жыве рэвалюцыя ў Польшчы і ва ўсім сьвеце!

сацыялістычнага будаўніцтва. У выбарчай кампаніі мы праводзім глыбокую праверку ўсіх зьвеньняў савецкага апарату, лічым больш умалюўваем сувязь нашых саветаў з шырокай масай рабочых і працоўнага сялянства. Саветы зьвядуцца на толькі лепшай формай пралетарскай дыктатуры, але і влізай рэвалюцыйнай практычнай школы для мільёнаў працоўных.

Якія-ж задачы стаюць перад намі ў гэтую кампанію выбараў саветаў?

Рашучая барацьба з бюракратызмам

У першую чаргу наша ўвага павінна быць сканцэнтравана на задачах рашучай барацьбы з бюракратызмам, які лічыць сябе ў нашым савецкім апарату. Толькі рашучае выганьне ўсіх бюракратаў і элемэнтаў, якія разлажыліся, з нашага савецкага апарату можа забяспечыць выразную пралетарскую лінію ва ўсёй рабоце саветаў.

Трэба проста сказаць, што ў галіне барацьбы з бюракратызмам мы зрабілі мала.

У бягучы перыяд наша будаўніцтва павінна быць абздароўлена і асьвяжэньні ўсёю савецкага апарату зьвядуцца цэнтральнай задачай партыі, рабочае клясы і працоўных сялян.

Узьняць актыўнасьць шырокіх працоўных мас

Нам трэба актывізаваць новыя, самыя абсталыя пласты

Партыя і пралетарыят ставяць перад сабой задачы энэргічнай разьвіць эканамічнае і палітычнае наступленьне на капіталістычныя элемэнтны ўнутры нашай краіны.

Мы вьзуюма, як ужо аб гэтым сьведчаць шматлікія факты і дэталючы да нас весткі з вёскі, маем умалюньне варожай актывінасьці кулацтва, духавенства, «былых модзей». Усе гэтыя цёмныя сілы заварушыліся, пусьцілі ў ход абсалютна ўсё дзеля таго, каб дзе-ні-дзе сарваць выбары, дзе-ні-дзе правесці сваіх людзей у саветы.

Адзіны выхад, які адсюль трэба зрабіць, гэта той, каб проціпаставіць гэтай варожай гулацкай актывінасьці непахіснуае згуртаваньне ўсіх нашых пралетарскіх сіл. Партыйныя арганізацыі, камсамол, прафсаюзы, чырвоная армія і ўсе іншыя нашы масавыя грамадзкія арганізацыі павінны разьвіць шалёны тэмп ва ўсёй масавай палітычнай і арганізацыйнай рабоце.

На дапамогу выбарам, на вёску

Роля і значэньне ўдзелу Чырвонай арміі ў выбарах у саветы зьвядуцца асабліва значнай, бо чырвоная армія маса даволі шырока зьвязана з вёскай, у пераважаючым сваім складзе чырвоная армія зьвядуцца выхадцамі з вёскі.

Акрамя высокай актывінасьці і самаго жывага ўдзелу ўсёй чырво-

нае арміі ў цэлы рад сельсаветаў для масавай палітычнай работы сярод бедняцка-серадняцкіх мас вёскі.

Трэба ўставаць сувязь з дамабілізаванымі вашай дывізіяй, дабіваючыся таго, каб кожны быў чырвонаармеец быў актывным удзельнікам выбараў, арганізатарам шырокай масы беднацы.

Трэба шырока арганізаваць пасьпыхаваньне чырвонаармейскіх лістоў на бацькаўшчыну, сваім сваяком, знаёмым, таварышом. У гэтых лістох кожны чырвонаармеец павінен расказаваць палітычныя задачы кампаніі, высюўваць лепшыя бядняцкія і сярэдняцкія кандыдатуры ў саветы, даваць парады і ўказаньні, як лепш вёсці барацьбу з кулацтвам. У чырвонаармейскай масе мы маем разумьне ўсёй палітычнай важнасьці гэтай кампаніі, самую глыбокую цікавасьць і жаданьне актывна садзейнічаць пасьпыхавану правядзеньню выбараў.

Задача кампалітэскаду і армейскіх партыйных арганізацый зьвядуцца ў тым, каб гэтую актывнасьць арганізаваць і правільна яе скарыстаць. Пачатак на ініцыятыве некаторых нашых чырвонаармейскіх частаў пераключыцца павінна даць у выніку высокае рэвалюцыйнае ўдзельнае разьвіцьцё самай шырокай ініцыятывы і высокую актывнасьць, накіраваную да ўмацаваньня саветаў, да палітываньня іх сацыяльнага складу і далейшага націску на кулака, пэпмана і ўсе варожыя сілы нашай краіны.

НАВІНЬ САВЕЦКАГА ДНЯ

Савецка-нямецкія эканамічныя перагаворы падыходзяць к канцу

МАСКВА, 19. Адбылося трэцяе пленарнае пасяджэньне савецка-нямецкай эканамічнай канфэрэнцыі. Да гэтага часу пленарнымі пасяджэньнямі былі разгледжаны і прыняты канчатковыя фармулёўкі па пытаньнях: ахова прамысловай уласнасьці, траіцкія суды, мораллаваньне, пытаньні ўзвяду і вывезду і пытаньні аб эканамічных зносінах.

Прававая і эканамічная камісія ўжо вакончылі сваю праграму. Вынікі пленарных пасяджэньняў можна лічыць спрыяючымі, работа канфэрэнцыі ваканчваецца.

18 сьнежня кіраўнік нямецкай дэлегацыі Посэ даў прыём у памяшканьні нямецкага пасольства.

На прыёме прысутнічалі—т. Літвінаў, савецкая дэлегацыя па перагаворах з Нямеччынай на чале з т. Стамонаковым, нямецкая дэлегацыя ў поўным складзе, нямецкае пасольства на чале з павараным на сьправа Гаём, член калегіі Наркамгандлю СССР тав. Ганецкі, а таксама прадстаўнікі ад нямецкіх гандлёва-прамысловых колаў і нямецкага друку, у тым ліку і ад „Вэстфэліскага“.

Тав. Рыкаў вітае будаўнікоў Турксібў

ПРАКЛАДЗЕНЫ РЭЙКІ НА ПРЯЦЯГУ 335 КЛМ.

МАСКВА, 19. Тав. Рыкаў атрымаў наступнае тэлеграма:

„Рэйкі ў паўночнай частцы Туркестана-Сібірскай чыгуны пракладзены на 335 клм. да ст. Аягуз. Заданьне ўраду выканана, пераможамы ўсе цяжкасьці будаўніцтва.“

Агульныя сходы рабочых-будаўнікоў, які сабраўся ў гонар атрыманай перамогі на фронце сацыялістычнага будаўніцтва, вітае вас з гэтай перамогай; просім вас перадаць нашаму рабоча-сялянскаму ўраду, што і надалей яго заданьні будучы выконвацца.

ЛУДАРВАЙСКІ ПРАЦЭС

ІЖЭУСК, 18. Сёньня ў вобласным судзе Валдацкай аўтаномнай вобласці пачалося судовае сьледства па лударвайскай справе аб масавым хуліганьні кулакамі сялян-беднякоў і сярэднякоў вёскаў: Лударвай, Юскі, Лута і Піпрыметнага, Іжэўскага павету. Усяго было вылучавама больш 300 сялян.

Лударвайская справа закваліла ўсю грамадзкую Валдацкія клясу, дзе адбываецца прэс, перапоўнен селянамі. З вёсак прыбыло шмат прадстаўнікоў сялянства, дзе ўсё адно і тэжэ. Прысутнічалі тав. Рыкаў і інш. член саветаў.

Няхай жыве гаспадарчая магучасьць нашага Саюзу!

Ст. Аягуз. Прывітаюм сходу.“

У адказе тав. Рыкава рабочым гаворыцца:

„Дзякую за прывітаньне. Перадаць рабочым і тэхнічнаму перавагу маё гавораче прывітаньне. Упэўнен, што набудуцца гэтай чыгуцы, якая мае влізанае значэньне для ўмацаваньня гаспадарчай магучасьці Саюзу Саветаў, будзе на магальнямі рабочых, іжэўскага і тэхнічнага закончана да вызначаных тэрмінаў.“

свая „Правда“ і інш. мясцовыя газеты друкуюць сёньня дзесяці рэвалюцыйныя сходы сялянства раду вёскаў, якія працягваюць для арганізатараў лухчваньня суровай кары.

Акрамя дзяржаўнага абвінавачваньня, падсудны абвінавачваюць прадстаўнікі мясцовага і цэнтральнага друку. Суд адбываецца пад старшынствам старшыні вобласнага сходу т. Васільева. Засядзеці—беспартыйны селянін з бліжэй-

ГОМЕЛЬ. (Наш кар.) З 1-га сьнежня па акрузе пачалася кампанія сьправаздачы саветаў перад шырокімі пластамі выбаршчыкаў. Ва ўсе населеныя пункты камандыраваны прадзвіжнікі раёнаў для ўдзелу ў правядзеньні кампаніі.

Перад справаздачнымі сходамі складзена сходы беднаты, жанчыны і моладзі. Ва Увараніцкім раёне праведзены 3 канфэрэнцыі жанчын на пытаньні іх удзелу ў выбарчай кампаніі.

Сходы беднаты, паводле вестак, праходзяць актывна, у сярэднім удзельнічае на іх ад 60-65 проц. На справаздачных сходах беднаты паказвалі на няправільнае правядзеньне сельсаветамі ілжасаве лініі, невыкананьне наказаў выбаршчыкаў, невыстарчальнае вымананьне пастаноў сходаў і асабліва па пытаньні самаабкладаньня. Сярэднякі, у асноўным, ішлі за беднатою, падтрымліваючы яе прапановы. Выступала супроць толькі некаторая частка з ліку «пакрыўджаных», якія не атрымалі ілжоты па с-г. падатку, не падтрымлівала прапагоў беднаты.

Кулацкая частка вёскі талсама актывна рыхтуецца да справаздачы са-

ветаў. Кулакі ілжунда скарыстаць затрудзеньні бягучага перыяду. У некаторых раёнах яны ўжо падрыхтавалі кандыдатуры ў савет і агітуюць за іх правядзеньне, пры чым гэтую работу яны праводзяць праз сваіх прымешчыкаў і сваякоў, самі застаюцца ў баку.

У Рэчыцкім раёне былі выпадкі вымоўленьня кулацтва на справаздачным сходах: апошні быў сарваны п'яным кулаком і яго прымешчыкамі з сярэднякоў. Хуліганы арыштаваны і аддадзены пад суд.

У Веткаўскім раёне кулакі сарвалі справаздачны сход у некалькіх населеных пунктах; у вёсках Ухаві і Рудня-Отоліны былі выпадкі замахаў на забойства старшын сельсаветаў.

З гарадоў справаздачную кампанію пачала толькі Рэчыца. У іншых мясцовасьцях кампанія пачнецца ў бліжэйшыя дні. Справаздачныя сходы ў Рэчыцы праходзяць з удзелам 65 проц. выбаршчыкаў. Зразумела, што гэты працэнт невыстарчальны. Трэба дабіцца 100 проц. удзелу выбаршчыкаў на справаздачных сходах.

Вось дзе глеба для кулацкай актывнасьці

Раённыя і сельскія арганізацыі бязьдзейнічаюць

ЖЫТКАВІЧЫ. (Наш кар.) Працаўнікі Жыткавіцкага РВК, на чале з старшынёй прасламі падрыхтоўку да выбараў у саветы. Можна сабе ўявіць, якая праведзена падрыхтоўка, калі толькі 80 лістапада аформлена раённая выбарчая камісія, а і сьнежня праведзена першае пасяджэньне. Тыха падрыхтоўка дае ўжо адчуваньне і ў практычнай рабоце. Дзегуль яшчэ 2 сельскія выбарчыя камісіі не аформлены і не зацверджаны; ня ўсе сельскія камісіі склалі сьпісны пазбаўлены выбарчых праў, дзякуючы бязьдзейнасьці некаторых старшын сельскіх выбарчых камісіі, іх нядаўна прышлося замяніць іншымі.

Па прыкладзе райвыканкому, сьпяць таксама і раённыя грамадзкія арганізацыі, ніякай падрыхтоўкі, ніякай грамадзкай думкі вакол пытаньня выбараў саветаў, ніводнага пляката, насьцэнгазэты ў народнае і хата-чытальнях. Ціха і спакойна.

Гэтыя адносны раённыя працаўнікоў да сьправы, не магі не дабіцца самым дрэнным чынам на падрыхтоўцы да справаздачы сельсаветаў. Справаздачы сельсаветаў дрэнна складзены, яны робяцца на сходах

суха, каўнана: рэвізійныя камісіі зусім не падрыхтаваны да сходаў і з'яўляюць некаторыя старшын іх адмоўліся робіць судаклады.

У некаторых вёсках, кулакі дарыма малоцяць хлеб беднякоў, кажучы: «Мы да вас добрыя, вы за тое нас падтрымайце на выбарах».

Ня лішнім будзе зьніжэньне на клясавай чылуцы працаўнікоў раёну. Папершае, у раёне дзегуль яшчэ невядомы сацыяльны склад сельскіх выбарчых камісіі, з яго яны складаюцца, ці з сялян беднякоў, ці з сярэднякоў, ці можа з заможных, (між іншым, аб наяўнасьці 2-х заможных ужо весткі ёсьць). Падругое, у сельскіх выбарчых камісіях няма ніводнага батрака, і старшыня на данае яму запітаньне, адказвае: «у інструкцыі ЦВК няма пункту, які гаварыў-бы аб тым, што трэба ўводзіць у выбарчыя камісіі батракоў, і пагоў яны ў нас не арганізаваны» (?!).

Акруговая выбарчая камісія па дакладу Жыткавіцкай раённай камісіі за нядабнасьці і бяздушныя адносіны абвясціла вымову старшын райвыканкому.

Нізкі працэнт яўкі выбаршчыкаў

За 1/2 гадзіны да сходу паведамляюць сялян

МАГЛЕЎ. Рад вестак з месца гаварача аб тым, што дырэктывы цэнтральнай і акрувовай выбарчай камісіі слаба выконваюцца.

Як запрапанавана сьляне на справаздачныя сходы? За паўгадзіны да сходу сельскіх выканаўцаў, стухаючы кім па шыбе, крычыць: „На сходы... Даволі часта гэты „выканаўца“ праводзіць дырэктывы насвойму: „Мужчыны, калі ласка, на сходы!“ Жанчыны, доўга ня думаючы, набыўляе праў: „бабы—ня людзі!“

Сялян завады (за 2-3 дні) не паведамляюць аб сходах, не разьвешваюць ні плякатаў, ні абвештак, не скарыстоўваюць ні камсамольцаў, ні піянеркаў, ні школьнікаў, ні дэлегатак. Зразумела, што гэтакія „тэхнікі“ падрыхтоўкі сходаў зводзіць на нішто нашы палітычныя дырэктывы; працэнт яўкі на справаздачных сходах у сярэднім роўны 30-82 проц. Аб тым, што слабая яўка сялян залежыць ад слабай падрыхтоўкі, сьведчыць той факт, што ў вёсках, дзе была пра-

чым, на справаздачных сходах зьяўляецца да 46 проц. выбаршчыкаў.

У некаторых мясцох нават яшчэ ня вырашана пытаньне, калі зьбіраць беднату—да ці пасля справаздачных сходаў. Нічога ня робіцца ў хатачытальнях, чырвоных куткох і школах—там няма лэзуніаў, плякатаў і дыяграм.

Інспэцыя народнае асьветы зрабіла „мьдзвеведзую паслужу“ кампанію. Яна разаслала чырвоныя аб удзеле насцьценгазэты у справаздачнай кампаніі.

Саюз камуністычнай прапанавалі усім нізавым яўкам безадкладна прыступіць да правядзеньня гутарак на падпрыёмствах і ўстановах аб значэньні кампаніі; вывесці плякаты, а таксама прыставаць усю масавую культуру да гэтай мэты. Для правядзеньня справаздачнай кампаніі на аб'яднаных саюзам падпрыёмствах і ўстановах вылучаны камісіі ў складзе 5 чалавек.

Людям, которые не имеют возможности приобрести автомобиль, можно приобрести автомобиль в кредит. Это позволит им приобрести автомобиль, не имея больших средств. При этом необходимо учитывать, что при покупке автомобиля в кредит, покупатель должен иметь хорошую репутацию и достаточный доход. Кроме того, необходимо учитывать, что при покупке автомобиля в кредит, покупатель должен иметь хорошую репутацию и достаточный доход.

Зараз звернемся да матар'ялаў, якія здабыты камісіяй РСІ па аб'сведнанні лесазагатоўчых апаратаў Заход чыг.

На працягу 6 месяцаў Калішчукам зроблены дзве раскаты дзяржаўных грошай на 598 р. Прычыну раскрат Калішчук тлумачыць вынаходнасцю і паказанымі, якія на яго меркаванні былі ў яго.

Адміністрацыя Ляснога аддзела праўлення дарогі, відэафона, в меркаванні «ня выносіць сьмецьця з хаты» згадзілася з абяцаннем Калішчука паноўніць раскрату, прадаставішы дзеля гэтага шматмесячнае растэрмінаванне, якая, паводле цвёрджання Дзяржкантролю, набывае паноўны характар. Зьвяртаючы на себе ўвагу вельмі частыя паездкі Калішчука «па справах службы», якія не выклікаюцца службова неабходнасцю. Усякую сваю паездку ў гарадскі пункт, дзе ёсць нармальны аўтабусны рух, Калішчук адзначае выдаткамі на фурманку, часам за адлегласць паці хвілін ходу пехатой.

З сэрэй прыгодніцтва Калішчука спыніліся на адным з іх. Аднойчы начальнік вучастку даручыў сваёму намесніку Калішчуку прыняць удзел у камісіі па расьсуджанні вываду пажару ў лесе.

Калішчуку надакучылі разьезды пасажэрскімі цягнікомі і на гэты раз ён натрабуе ў мясцовага дарожнага майстра дрэзвы, каб імчацца па сталым прасторы і спыніцца там, дзе яму захочацца.

Проз дзве гадзіны пасля праходу цягніка, якім можна было б праехаць да станцыі прызначэння, Калішчук усё аднаўляецца на дрэзыне, якая кіравалася рабочымі. У пункце спынення Калішчук, адпачуваючы сваіх падначаленых дэсанцікаў, загадае, карыстаючыся сваім службовым становішчам, аднаму з іх адбыць для Калішчука ў вёсцы спасыць для рыбнае лоўлі—наіпаць фурманку і суправаджаць начальства.

Дэсанцік ня меў уласнай рыбнай снасьці, але, ведаючы, што Калішчук любіць выкананьне сваіх загадаў, зьвярнуўся да аднаго селяніна з паказаньнем якому даць, што дэсанцік «запрапанаваў» узяць з сабою браздзень (рыбалоўную снасьць) і перадаць у пасёлак Калішчуку, які павінен быць на кватэры аб'яднаўца. Выдаткі за карыстаньне снасьцю і дастаўку аплачаны дэсанцікам з асабістых сродкаў.

Працяджаючы праз пасёлак нам. пач. вучастку Калішчук стрэліў у сабаку. Спраўляючы ў сабаку можна толькі вытлумачыць ці ўласцівай Калішчуку палкасьцю паліўнічага ці жаданьнем сабраць жыхароў паноўны надглядзець на «савецкага чыноўніка-самадура».

Захачваючы прыгожасцю летняй прыроды, Калішчук сваё прадстаўніцтва ў камісіі па расьсуджанні вываду пажару ў лесе даручыў аднаму з дэсанцікаў. Калі ж у гомельскай газэце зьявілася заметка, што Калішчук скарыстаў службовую камандыроўку для рыбнай лоўлі, дык Калішчук пасылае «абвэржэньне» са штатнам вучастку, дзе абурасца скарыстаньнем лезунку партыі аб самакрытыцы, а з поваду рыбнай лоўлі тлумачыць, што ў ча...

Пра апісаньне дэяньні Калішчука паведамлена Гомельская АКК КП(б)В з боку якое чакаем адпаведных вывадаў.

На лісьня адначыць, што п'яганьне аб скарыстаньні вылучэньня ўваходзіць у абавязак адпаведных партыйных і прафсаюзных арганізацый.

А.

ЯК ЯГО ЗРАБАЎІ ВАР'ЯТАМ (СПРАВА ШВАЙНШТЭЙНА)

У атмасфэры недавер'я

Хто ў Менску ня ведае Швайнштэйна? Хто не сустракаў гэтай згорбленай фігуры, веча вапрудуючай на нашых установах у пошуках справядлівасьці і абароны? «Вечна»—бо справа гэта цягнуцца ўжо даўно і першыя скаргі Швайнштэйна на выдзекі з боку яго суседзяў—б. фабрыкантаў папароснай фабрыкі «Рэкорд»—і бюракрытам некаторых менскіх устаноў маюць ужо 6-гадавую даўнасьць.

Рэдакцыя нашай газэты ня была выключаньнем. Рэдакцыя «Зьвязды» і ЦКК-РСІ—вось дзве ўстановы, якія, паводле слоў самога Швайнштэйна, найбольш чула і ўважліва адгукнуліся на ўсе яго скаргі і прэтэнзіі. Але трэба санацца, што і ЦКК-РСІ і рэдакцыя нашай газэты ня зусім актыўна рэагавалі на шматлікія справядлівыя заявы Швайнштэйна. На нас наіскала атмасфэра недавер'я да скаргаў Швайнштэйна, створаная паноўнымі працаўнікамі судова-сьледчых органаў, у тым ліку і пракуратуры рэспублікі, якой было даручана расьсуджаньне скаргаў Швайнштэйна і якая абавязана была больш уважліва заглянуць у сутнасьць справы.

Колькі раз аўтару гэтых радкоў прыходзілася гаварыць з паноўнымі працаўнікамі пракуратуры аб справе Швайнштэйна і што адказвалі яны, працаўнікі юстыцыі, якія ў падобных справах, як кажуць, «сабаку вельмі»?

— Кіньце ваіцца са справай Швайнштэйна—адказалі лян.—Хіба вы ня бачыце што ён чалавек хворы, што ў яго манія суцяжніцтва?

І ня гледзячы на ўсе нашы спробы дабіцца больш канкрэтных даных, нам гэта не ўдавалася. Працаўнікі пракуратуры адмаўляліся даваць тым ці іншым дзелавым тлумачэньні, лічычы справу Швайнштэйна на плод яго хворага выбражэньня.

Але далейшыя падзеі паказалі, што Швайнштэйн у сваіх скаргах мае слушнасьць, мае слушнасьць на ўсё 100 проц., і што ўсе яго абвінавачаньні супроць фабрыкантаў ф-кі «Рэкорд», супроць раду працаўнікоў камгасу, міліцыі, акрфа, нарсуду, пракуратуры і г. д. маюць пад сабою цвёрдую глебу.

Але для таго каб прапусьціць расьсуджаньне так далёка, каб яно прывяло да такіх «нечаканых» вынікаў, патрабел быў мацнейшы надіск-раду вышэйшых кантрольных органаў—аж да ЦКК-РСІ СССР. І толькі дзякуючы таму, што ЦКК-РСІ СССР сама неспрадна занялася

расьсуджаньнем, удалося выявіць сапраўдных віноўнікаў гэтай кашмарнай справы.

Абсьледваньне зямельна-судовых органаў

У зьвязку з частымі выпадкамі парушэньняў класавае лініі з боку Асобнай Калегіі Вышэйшага інтэрну і асобных зямельных камісіяў пры разглядае зямельных спраў, прэзыдыум ЦКК па аб'яднаным паслядзеньні з Калегіі НК РСІ пастанавіў зрабіць тэрміновае абсьледваньне зямельна-судовых органаў з пункту гледжаньня правэркі выкананьня дырэктывы партыі.

А.

Спаруджаныя рэвізоры. А былыя памешчыні аляна Усміхаліся, радуючыся няўдому «справляемых парабкоў», што пасяліліся на іх зямлі. Ужо больш году мінула пасля зямлеўпарадкаваньня, а пастановы райземкамісіі няма і да гэтага часу. Мне адзёцца, што гэтым непарадкам трэба накіраваць галечы, бо выдзекца з батракоў, якія і так даволі доўга пакутавалі і цярпелі ў памешчынаў, дыпер ня час. Трэба каму сьлед накруціць «хвост», а сёго-таго і пад суд аддаць.

Пасялкаўны чакаюць энэргічны мер з боку ЦКК-РСІ, М. ЛОКШЫН.

Суд вырашае на карысьць фабрыкантаў

Чым тлумачыць аднабокасьць судзьдзяў да спраў Швайнштэйна: ці толькі створаная прадуманасьць у маніі судзьдзіцтва Швайнштэйна, ці тут дзейнічалі больш важкія прычыны—матар'яльнага характару? Гэта паказана далейшае сьледства. Але ўжо і цяпер многія факты проста адгукнуліся і наводзяць на пэўныя падзеі.

Калі судзілі Швайнштэйна, ніколі ня прымалі пад увагу яго скаргі на фабрыкантаў, скаргі на тое, што яны разбураюць дом, ляць ваду на падлогу а тым жа прапачналася ў кватэру Швайнштэйна, хавалі ў сабе, на другім паверсе, цяжкія грузы—да 500-600 пудоў, што разбурае дом, сякуць дровы і г. д.

За што змагаўся Швайнштэйн

Ён змагаўся за рэвалюцыйную законнасьць, якая палкам гаварыла ў яго карысьць. Ён быў арандатарам камгаскага дому па Нямігскім вазулку № 3 і акцыянараў аднаго з няшчытных паноўў, які «залю для высьляльаў», або залю для прыватных вечарынак. У мінулым-жа Швайнштэйн быў рабочым, працаваў на фабрыках у Віцебску і быў адтуль выслан у Менск царскай паліцыяй за ўдзел у рэвалюцыйным руху 1900 году (удзел у дэманстрацыях і г. д.).

Швайнштэйн апошнія 6 год змагаўся супроць фабрыкантаў—сваёю б. уласніка арандаванага ім дому, якія задаліся мэтай выкіць Швайнштэйна з яго кватэры, каб беспартыйна зьліць усім домам і рабіць свае цёмныя справы без чужаго вока.

Швайнштэйна вінавацяць у судзьдзіцтве. Гэта няпраўда! З 30 судовых спраў, што набыліся за апошнія 6 гадоў, процантаў 80-85 спраў убуджаны не Швайнштэйнам, а супроць яго, галоўным чынам, фабрыкантамі. У мінулым-жа Швайнштэйн ні разу ні з кім ня судзіўся і ня мае ніводнай надсуднасьці.

Між тым, выключна чуткамі аб маніі судзьдзіцтва Швайнштэйна (чуткі, якія распаўсюджваліся іх без дапамогі фабрыкантаў) тлумачацца тым адмоўным вынікі па ўсіх судовых справах Швайнштэйна, якія давалі яго да поўнае галечы і такога стану здароўя, якое сапраўды маглі скончыцца для яго вельмі сумна. Гэты адмоўны вынікі выражаюцца: у шматлікіх абвінавачаньнях прысудам на раду ўбуджальных фабрыкантамі супроць Швайнштэйна спраў, у скасаванні арэнднага дагавору на арандаваным Швайнштэйнам ад камгасу дом, у пастанове аб высьляленьні яго і, нарэшце, у арышце Швайнштэйна па падазраюцца і падале дому—пры адсутнасьці колькі-небудзь сур'ёзных для гэтага падстаў.

Наадварот! Толькі цяпер выявілася—наколькі невінаваты на ўсіх гэтых справах Швайнштэйн і колькі алачыстваў зрабілі фабрыканты ф-кі «Рэкорд»—Ёсілеўскі, Парэльман і Эбар з дапамогаю раду працаўнікоў акрфа, міліцыі, нарсуду і г. д. дзеля асабістай нажыты і дзеля таго, каб пазбавіцца ад Швайнштэйна.

Такома не дала вынікаў справа, убуджаная Швайнштэйнам супроць фабрыкантаў у 1928 г., за сьстэматычнае зьдзекі над ім. Справа гэта была даручана сьледчому 4-га вучаст-

ку і, дзякуючы проста няўмеламу і часткова аднабокаму падыходу сьледчага да яе, спынена.

Суд вырашае на карысьць фабрыкантаў Камгас таксама супроць Швайнштэйна

Такімі-ж даўнымі і неараумельмі зьяўляюцца ўчыкі камгасу. У адноснае фабрыкантаў учынікі камгасу зьдзіўляюць сваёй мяккасьцю і каректнасьцю, а ў адносінах Швайнштэйна—прычэнасьцю і неаконым наіюкам. Да апошніх адносінаў прад'яўленьне камгасам іску Швайнштэйну на суму 8.255 руб., з разліку 10 руб. за кв. саж., у той час, як «сваля для высьляльаў» (больш падобна на халеў), што акцыянары Швайнштэйна, задоўга да прад'яўленьня іску, была аплачана загадчыкам дамам і Швайнштэйн ён не карыстаўся. Апрача таго, амаль ¼ сумы іску складала пені за несвалячасовы ўнос кватэрнае платы. Іск быў праўмерна павялічан, што відаць таксама з таго, што камгас сам у выніку адмовіўся ад неі.

Аднабока і процізаконна абыхлоўся камгас з Швайнштэйнам і па раду іншых спраў: па справе аб скасаванні арэнднага дагавору, па справе аб высьляленьні Швайнштэйна з займаемай ім кватэры і інш. Аднаўленьне арэнднага дагавору страпана зацягвалася, і Швайнштэйну прышлось 9 месяцаў абіваць парогі камгасу, каб дабіцца выкананьня рэзалюцыі б. старшынкі ОНК т. Адамовіча. З боку-ж судовых органаў была прад'яўлена невыстарчальная ўвага да гэтых спраў і таму дапушчан рад парухеньняў як па форме, так і па сутнасьці.

І Сукевіч прылажыў сваю працу

Назбольш абурваючы ў справе Швайнштэйна зьяўляецца арышт яго б. начальнікам 4-га аддзяленьня міліцыі Сукевічам на абвінавачаньні ў падпае дому. Бяз усакіх падстаў, не расьсуджваючы справы, не азнаёміўшыся з дэталі пажару, што дало б магчымасьць выявіць сапраўды нага падпальшчыка.—Сукевіч арыштоўвае Швайнштэйна, па ўласцівай яму (Сукевічу) прывычцы зьбівае яго, зьбівае цяжарную дачку Швайнштэйна, у зьвязку з чым яна скінула дэця. Гэты момант—у сувязі з надрэкананай у «Зьвяздзе» ад 1-га чэрвеня г. г. № 125 заметкаю аб бясрычымным арышце Швайнштэйна Сукевічам, быў прадметам судовага разбору суду над Сукевічам, і суд канстатаваў, што для арышту

Калі гэтыя факты зьвязаны з тым, што былі нарсудзьдзя 2-га вучастку Лісоўскі заходзіў на фабрыку «Рэкорд», а былі скаратар нарсуду 3-га вучастку Ліваровіч у той час страпана п'янаставаў, дык гэта німаволі наводзіць на «грустныя размышленьня».

Такома не дала вынікаў справа, убуджаная Швайнштэйнам супроць фабрыкантаў у 1928 г., за сьстэматычнае зьдзекі над ім. Справа гэта была даручана сьледчому 4-га вучаст-

Каб не «обидеть» старшыню праўлення, на адным з свят яму падносіць урачыста партфель з манэграмай, орэбны партыгяр і салаты гаданічкі, быццам-бы ад імя ўсіх рабочых, але ні адзін рабочы і работніца аб гэтых падарунках ня ведалі і сваёй згоды не далі.

Самакрытыка ў арцелі была ўзапанадзе, аб непарадках у арцелі гаварыць ня можна было. Старшыня праўленьня так і абвясціў—«стат гавары што хочаш, а папрабуеш какому іншаму што скажаш, выкінем з арцелі». Загадчык мяшковым аддэлам Гарбачэўскі лепш скаваў—«напрабуў хто з вас пікнуць—у 24 гадзіны выкінем з арцелі». Усе рабочыя, базуючына, маўчалі, баяліся гаварыць. Гэтую ўсё-ж быў капен. Пачалі гаварыць, але гаворак мала, трэба зрабіць нешта практычнае. Наша думка, што там трэба расчысьціць балота, выкінуць адтуль усіх спекулянтаў і гандляроў. Б. Ш.

Дзюва і сьрдэі! Мы ня збіраемся даказаць недарэчнасьці гэтае пастановы, але толькі адначам, што памішканьне для чаржэічна можна было знайсці ня ўхлопаўшы 10.000 рублёў і не займаючы памішканьня дому селяніна.

„Далоў утрыманцаў“

Пры клубе Саўгандаль-служачых існавала бібліятэка, якая абслугоўвала членаў саюзу, членаў клубу і іх утрыманцаў. Усё было добра. Але ў адну прыгожую раніцу цэнтральнае праўленьне саюзу саўгандаль-служачых ухваліла пастанову аб перадачы бібліятэкі ў педма самота саюзу.

— Вы мала ўвагі зьвяртаеце на бібліятэку, — хваліваўся загадчык культгадзелама саюзу. Вы заняты нашай клубнай работай, вам няма часу, а таму бібліятэку забіраем сабе.

— Што-ж,—адказала праўленьне клубу,—вы гаспадары, вы і распараджаецеся.

І клубная бібліятэка ператварылася ў саюзную.

Пачынаюцца новыя рэформы, выдзёцца «Загуд № 1».

«Чытаць кнігі з саюзнай бібліятэкі мае права выключна член саюзу, мяняць кнігі павінен толькі ён сам, уваход утрыманцам у бібліятэку забаронены».

Я ня ручаюся за дакладны зьмест гэтага «загуду», але культгадзель саюзу ў «сакрэтным парадку» перадаў яго змест заг. бібліятэкай, якой дана цвёрдае дырэктыва гнаць утрыманцаў з бібліятэкі.

— Дарэгі гаварыць,—скардзіцца са сьвязьмі жонка аднаго члена саюзу,—муж мой хворы, просіць перамяніць кніжку, што-ж гэта за парадкі, гэта-ж называецца бюракрызмам?

— Гората выказвае вам спачуваньне,—адказвае заг. бібліятэкай,—але я не хачу згубіць сваё месца... Утрыманцы членаў саюзу ўжо ня ідуць, замест 200 чалавек, як гэта было раней, мяняюць кнігі ўсяго 2-3 чалавекі.

Л. МАНІН.
Бюракратам ня месца ў савецкай установе
Мы ўсёды гаворым, што нам трэба ля мае больш змагацца з бюракрызмам і што нам трэба яго з карэньнем зьнішчыць, але, як бачым, гэкіх Тураўскага РВК Кісьнеўскі мабіль і ня думае паставіць бюракрытычныя прымеці.

Справа ў тым, што двое сялян Дамашэвіччэ месьці 3-4 таму навад вадарожку слоў у варобіў грошай і, вадзі лян прыхоляць па заробленьня гршы, Кісьнеўскі заўбеді ім адказава: «Прядзёне ваўтра».

29-га лістапада г. г. гэтая самая сілале прышлі за грошы і лян спачатку атрымаў такі-ж адказ: «Прядзёне ваўтра», а пры выхадзе з РВК Кісьнеўскага сьнаваў зьявінам «нахольнік», у той час, калі Кісьнеўскі гадзіна дзёва таму навад атрымаў у нас РВК грошы для аплаты работчыч. Гузман А.

М. Б.
„Далоў утрыманцаў“

Пры клубе Саўгандаль-служачых існавала бібліятэка, якая абслугоўвала членаў саюзу, членаў клубу і іх утрыманцаў. Усё было добра. Але ў адну прыгожую раніцу цэнтральнае праўленьне саюзу саўгандаль-служачых ухваліла пастанову аб перадачы бібліятэкі ў педма самота саюзу.

— Вы мала ўвагі зьвяртаеце на бібліятэку, — хваліваўся загадчык культгадзелама саюзу. Вы заняты нашай клубнай работай, вам няма часу, а таму бібліятэку забіраем сабе.

— Што-ж,—адказала праўленьне клубу,—вы гаспадары, вы і распараджаецеся.

І клубная бібліятэка ператварылася ў саюзную.

Пачынаюцца новыя рэформы, выдзёцца «Загуд № 1».

«Чытаць кнігі з саюзнай бібліятэкі мае права выключна член саюзу, мяняць кнігі павінен толькі ён сам, уваход утрыманцам у бібліятэку забаронены».

Я ня ручаюся за дакладны зьмест гэтага «загуду», але культгадзель саюзу ў «сакрэтным парадку» перадаў яго змест заг. бібліятэкай, якой дана цвёрдае дырэктыва гнаць утрыманцаў з бібліятэкі.

— Дарэгі гаварыць,—скардзіцца са сьвязьмі жонка аднаго члена саюзу,—муж мой хворы, просіць перамяніць кніжку, што-ж гэта за парадкі, гэта-ж называецца бюракрызмам?

— Гората выказвае вам спачуваньне,—адказвае заг. бібліятэкай,—але я не хачу згубіць сваё месца... Утрыманцы членаў саюзу ўжо ня ідуць, замест 200 чалавек, як гэта было раней, мяняюць кнігі ўсяго 2-3 чалавекі.

Л. МАНІН.
Бюракратам ня месца ў савецкай установе
Мы ўсёды гаворым, што нам трэба ля мае больш змагацца з бюракрызмам і што нам трэба яго з карэньнем зьнішчыць, але, як бачым, гэкіх Тураўскага РВК Кісьнеўскі мабіль і ня думае паставіць бюракрытычныя прымеці.

18-га сьнежня пад старшынствам тав. Хацкевіча адбылося пасаджэньне пэналяўнага камісіі ЦВК БССР па падрыхтоўцы да сьвяткаваньня 10-годзьдзя БССР у шырокім узлоам прадэаўнікоў ведамстваў і рэдактароў газет. Камісія абмеркавала цэлы рад пытаньняў, вьязьдзінх з парадкам сьвяткаваньня і правядзеньня юбілейнай сьэіі, прысьвечанай сьвяткаваньню.

цыя народных беларускіх песень і ванчаючы беларускай операі. Намечана арганізацыя вечару, на якім будуць выступіць прадстаўнікі ўсіх відаў мастацтва. Ва ўсіх казарнах, чырвоаармейскіх клубах і шпіталах прапаўнікам мастацтва будуць праведзены вечары і выступленьні ў дзень для чырвоаармейцаў. Саюз прамастацтва мяржуе вылучыць рад працоўнікоў для паездкі ў падшэфны сельсавет, дзе яны прымуць удзел у сьвяткаваньні дзесяцігодзьдзя БССР і ў кампаніі па перавыбарках у саветы.

Члены і кандыдаты ў члены ЦВК павінны прыбыць у Менск не пазьней 30-га сьнежня з тым, каб яны маглі прыняць удзел у сьвяткаваньні сумесна з рабочымі, служачымі і чырвоаармейцамі на прадпрыемствах, установах і казармах. Адчыненыя сьэіі ЦВК адбудзецца 31-га сьнежня ўвечары ў Дому Культуры. Увечары, 1-га студзеня, у памяшканьні Беларускага Дзяржаўнага Тэатру адбудзецца ўрачыстае адчыненьне Беларускай Акадэміі Навук. Для ўз'яду ў сьвяткаваньні запрашаюцца ў Менск дэлегацыі рабочых і работніц буйнейшых прадпрыемстваў БССР, прадстаўнікі батракоў, батрачак, сялян і сялянак з усіх акруг БССР. Апроч гэтага, ЦСНСБ, Менскі гарсавет запрашаюць для ўз'яду ў сьвяткаваньні 10-цігодзьдзя БССР прадстаўнікоў рабочых арганізацый буйнейшых гарадоў братарскіх саветскіх рэспублік. Пасей рабочым і служачым павінна быць выдзялена не пазьней 28-га сьнежня.

ВІЦЕБСК (Нам кар.). Акрадзед аховы агароў прапаставілі да 10-годзьдзя БССР адкрыць рад новых левых устаноў. У г. Віцебску будзе адкрыт новы дыспансэр па вывучэньні прафэсійнага хвароб. Пры фабрыцы „Дзьвіна“, у Бельскіх вёсках, у Мельні і Высачках адкрываюцца кансультацыі для пажарных. Пры камуне „Чырвоны сьцяг“ (Гарадоцкі раён) і ў саўгасе „Адамка“, у Дэльянскага раёну арганізуюцца дзіцячыя асьці. У Мельні на срокі спажывецкай кааперацыі адкрываюцца спажывецкі кааператывы. ГОМЕЛЬ (Нам кар.). У Гомельшчыне падрыхтоўка да правядзеньня сьвяткаваньня 10-годзьдзя БССР праходзіць в поспехам. У Рэчыцкім раёне сьвяткаваньне будзе адзначана адкрыцьцём у м. Горвалі боўнішчэ імя 10-годзьдзя БССР. Выпускаюцца спецыяльныя друкаваныя газэты, прысьвечаныя сьвяткаваньню. Асабліва ўрачыста будзе праведзена сьвяткаваньне ў вёсках, якія прымаюць актыўны ўдзел у барацьбе зь сацыялізмам і вызьдзеньне БССР. На чыгуны будуць упрыгожаны ўсе чыгуначныя стаяцыі. На гранічных пунктах усталяваюцца флягера, а правалкі павінны пры пераезьдзе граніцы БССР зрабіць аб гэтым апаважэньне ў вагоны. Праўдзьне Зах. чыгунак вызначылі 2 ачыньнікі імя 10-годзьдзя ў чыгуначным тэхнікуме. Намчаюцца адкрыцьцё паліклінікі для чыгуначных рабочых. ЦРК да дна сьвяткаваньня закончыць рэабілітацыю рабочых сталовак. Прыняты меры да хутчэйшай прапрацоўкі пытаньня пабудовы стаякоў у Новабеліцкім і тым, каб зрабіць закладку стаякоў ў дні сьвяткаваньня 10-годзьдзя. Кансамолі і пінэры таксама разгарнулі работу па правядзеньні 10-годзьдзя.

У прэзыдыуме акрвыканкому Пасылка на работу дэмабілізаваных

Прэзыдыум Менакрвыканкому заслухаў даклад іспэцыі працы аб ходзе пасылкі на работу дэмабілізаваных. За час прызыву ў армію, біржа працы паслала на работу 40 дэмабілізаваных чырвоаармейцаў. У парадку броні было накіравана на работу 41 чалавек. Наглядзю адмаўленьня дэмабілізаваных ад прапановаў ім работы. Так, з 15 месц прадастаўленых саўгасамі для дэмабілізаваных, саіята ўсяго 12, рэшта не заняты з прычына адмаўленьня дэмабілізаваных ад паводкі ў саўгасы. На 1-га сьнежня, наглядзю на прынятыя меры, ёсьць на біржы 215 бесірапоўных дэмабілізаваных чырвоаармейцаў. Такая вялізная колькасьць бечірапоўных дэмабілізаваных тлумачыцца частым адмаўленьнем дэмабілізаваных ад работы, якую ім прапануе біржа працы. Прэзыдыум акрвыканкому паставілаў прымаць усе меры да разгруці біржы ад дэмабілізаваных. Усе забраіраваныя за дэмабілізаванымі месцы ў саўгасе павінны быць заложаны. Паставілаў для пераваліфікацыі дэмабілізаваных паслэд іх на курс ЦПЧ і ў прадаказэтывы Прапаавозна акрэсаваю і акрава пры ўкамлектаваньні калгасаў, улігаюць туды дэмабілізаваных. З адмовань ад прапановаў работы павінна быць пачата барацьба. Прэзыдыум акрвыканкому паставілаў павялічыць лік дэрмовых абедаў дэмабілізаваных.

За дзень ДАПАМОГА ПАЛІТЗЬНЯВОЛЕННЫМ КАПІТАЛІСТЫЧНЫХ ТУРМАУ. У чора ДЭ МОПР у перавіу у Маскву ў ЦК МОПР СССР 10.000 р. на аказаньне дапамогі палітзьяволеным капіталістычным турма.

НОВАЯ АРЦЕЛЬ. Да 10-годзьдзя абалічэньня БССР у Менску адкрываюцца новыя самауложная арцель па вырабе тоннака трыкатажу. ЭКСКУРСІЯ ПРАФШКОЛЬЦАЎ. У часе зімовага канікула 80 менскіх прафшкельцаў наладзваюць экскурсію ў Ленінград для азнаямленьня з яго буйнымі фабрыкамі і некаторымі культурнымі ўстановамі. ШЭФСТВА НАД СЕЛЬСАВЕТАМ. Цэнтральная выбарчая камісія атрыкала наведаньне, што студэнтцы Амсьціслаўскага пэдагагічнага тэхнікуму прынялі шэфства над Ямаўскім сельсаветам на час справадзачна-перавыбарчай кампаніі. Тэгініку камандыруе ў вёску рад студэнтаў. — МАСКОЎСКІ МУЗЭЙ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ ЗАКУПІў у Беларускага мастака т. Браўэра мастацкі партрэт камкора тав. Цімашэнка. Перапрацоўка аўбу і ачменю на крупы. Праўдзьне Бллкапсаюзу паставілаў ўзмацніць перапрацоўку аўбу і ачменю на крупы. Намечана дзевьсці перапрацоўку да 20.000 пудоў у месяц.

НОВАЯ КАНСТРУКЦІЯ ГАДЗІНЬНІКА БЯЗ СПРУНЖЫН І ВАЛАСКОУ

У камісію дапамогі вынаходніцтву пры ВСНГВ, член гадзіннікавае арцелі «Новы Шлях» гр. Рабінювіч прадставіў для разгляду вынайзэны ім мэханізм новай канструкцыі гандзінніка, для якога непатрэбны ніякія заагранічныя часткі. Гадзіннік будзе розных тыпаў: насычэны і кішаньковы, з заводам на 1 суткі, на тыдзень, на месяц, на год і на 3 гады. Як кішаньковы, так і насычэны гадзіннік будзе адначэаца саабй прастасьцю мэханізму, таннасьцю і трываласьцю і будзе ісьці з найвышэйшай дакладнасьцю ў усіх асячым, ляжачым і рухавым стане. Гадзіннік ня будзе мець ні спрунжыны, ні валаска, ні маятніка, ні гір. Мадалі былі прадэманстраваны. Камісія вынаходніцтвам зацікавілася і дала вынаходцам тэрмін для канчатковага заканчэньня работы над першым гадзіннікам. Зараз работа па вырабе гадзіннікаў ужо пачалася на атрыманых арцелью новых заагранічных вэрштатах. Калі новая канструкцыя гадзіннікаў будзе канчаткова ўхвалена і запатэнтавана, дык, па думцы вынаходцы, арцель, у якой ён працуе, будзе першай ачыюкай будучай беларускай фабрыкі гадзіннікаў.

Здарэньні ЗАТРЫМАНЫ ЗЛОДЗЕЙ. Крым. вышук затрымаў адомага злодзея Войніча, які за апошні час зрабіў 14 розных краж.

ЛІКВІДАВАНА ШАЙКА ЗЛОДЗЕЯЎ. Крым. вышук ліквідаваў шайку алопчыкаў-злодзеяў з 5 чал. Шайка зрабіла ў Менску рад краж.

ПАДРОБКА ДАКУМЕНТАЎ. 6 сялян Барысўскага р. падрабілі каліманцы Нёманскага лясніцтва і атрымалі на іх у Барысўскім с.ч. т-це 1029 р. Справа перадаецца ў суд.

Здарэньні

ЗАТРЫМАНЫ ЗЛОДЗЕЙ. Крым. вышук затрымаў адомага злодзея Войніча, які за апошні час зрабіў 14 розных краж.

ЛІКВІДАВАНА ШАЙКА ЗЛОДЗЕЯЎ. Крым. вышук ліквідаваў шайку алопчыкаў-злодзеяў з 5 чал. Шайка зрабіла ў Менску рад краж.

ПАДРОБКА ДАКУМЕНТАЎ. 6 сялян Барысўскага р. падрабілі каліманцы Нёманскага лясніцтва і атрымалі на іх у Барысўскім с.ч. т-це 1029 р. Справа перадаецца ў суд.

Рабочыя сьвяткуюць 31 сьнежня

Адульня сходы рабочых 1-й дзяржаўнай друкарні і шпалернай фабрыкі імя Вароўскага паставілі прапрацоўку 25 сьнежня і сьвяткаваць 31 сьнежня. Аналічэныя паставы выносьця і іншымі прадпрыемствамі.

Кніжная паліца

Рэдакцыя газэты „Зьвязьдэ“ атрымалі наступныя новыя кнігі: 1. В. Кюры—ЗА КУЛЬТУРНУЮ РЭВАЛЮЦЫЮ.—Збор артыкулаў. БДВ—1928. Ст. 106. Ц. 50 к. 2. Г. Парэчыні—НАША КАНСТЫТУЦЫЯ. БДВ—1928 г. Ст. 250. Цана 1 р. 75 к. 3. А. Александровіч—ПА БЕЛАРУС-КІМ БРУКУ. БДВ—1928 г. Выд. II. Ст. 48. Ц. 35 к. 4. „Полымя“ № 9, часопісь. Ст. 232. Ц. 1 р. 25 к.

Адкрыцьце дыэтычных сталовак

У звязьку з масавым поінтам на дыэтычнае і вегетарыянскае харчаваньне, Беларэзавыя паставілі адкрыць у Менску спецыяльную дыэтычную стаякоўку. У Воршы, Віцебску, Магілёве і іншых гарадох запрапанавана адкрыць вегетарыянскія аддэлясьні пры існуючых сталоваках. Гэта мерапрыемства запрапанавана ЦРК ажыццявіць у працягу месяца.

Кніжная паліца

Рэдакцыя газэты „Зьвязьдэ“ атрымалі наступныя новыя кнігі: 1. В. Кюры—ЗА КУЛЬТУРНУЮ РЭВАЛЮЦЫЮ.—Збор артыкулаў. БДВ—1928. Ст. 106. Ц. 50 к. 2. Г. Парэчыні—НАША КАНСТЫТУЦЫЯ. БДВ—1928 г. Ст. 250. Цана 1 р. 75 к. 3. А. Александровіч—ПА БЕЛАРУС-КІМ БРУКУ. БДВ—1928 г. Выд. II. Ст. 48. Ц. 35 к. 4. „Полымя“ № 9, часопісь. Ст. 232. Ц. 1 р. 25 к.

Крэслы з Бабруйска

Культурна-бытавая камісія смаленскага губаддзелу ДПУ парашла паліцавога іспэктру. Сьхвалілаў павінаў прыікаўдэ сацыяльнасьцю. Жанчына булчэныя аора працоўнае самі, паўнапраўная матка, якая ня робіць аборту і не баіцца нараджэньня дзяцей. Шлях вызваленьня жанчыны—жаночая самазьяінасьць. Апааньтамі выступілі праф. Пшэца, праф. Вальфон, дацэнт Гольман і тав. Прапопчыні. Усе яны дзевілі велікі востру характарыстыку кнігі д-ра Фрыдланда. Усе апааньты сходаўня на тым.

Зняты з працы і адданы пад суд

У „Зьвязьдэ“ № 206 была зьмешчана заметка „Растраты ў Смаленскім кааператыве“, у якой ісьлалася пра растраты ў трох аддзельных Смаленскіх спажывецкіх кааператывах. Правазьяны расьсьледваньнем паказаныя факты пацьвэрдыліся. У выніку гэтай заметки апаадачы аддзельнаў Папоўвіч, Грынвевіч і Крапоўскі зьянаты з працы і адааюцца пад суд.

На від старшыні Пleshчавіцкага РВК

Балегія НК РСІ паставіла на від старшыні Пleshчавіцкага раёвыканкому яго фармальна адоосіны да пасланай яму Цэнтральным бюро сьваргаў заявы гр-кі Марціновіч. Дзякуючы гэтым адоосінам з боку старшыні РВК, справа Марціновіч ляжала доўгі час бяз вынікаў.

Зняты з працы і адданы пад суд

У „Зьвязьдэ“ № 206 была зьмешчана заметка „Растраты ў Смаленскім кааператыве“, у якой ісьлалася пра растраты ў трох аддзельных Смаленскіх спажывецкіх кааператывах. Правазьяны расьсьледваньнем паказаныя факты пацьвэрдыліся. У выніку гэтай заметки апаадачы аддзельнаў Папоўвіч, Грынвевіч і Крапоўскі зьянаты з працы і адааюцца пад суд.

„Тое, чаго не павінна быць“ (На дыспуде ў БДТ)

У вандэлек, 17-га сьнежня, у Бельдзяржтэатры адбыўся дыспуд аб палавым пытаньні. Асноаю для дыспуду паслужыла кніга д-ра Фрыдланда: „Тое, чаго не дажно быць“. Кніга прысьвечана палавым пакутнікам. Характарыстыку кнігу д-ра Фрыдланда, дакладна праф. Ленц зазначыў на адоусьсць у ёй адзінства навуковага погляду, часам нават подлашчэньне ныведальнае таго, аб чым гаворыць аўтар (Характарыстыка школы ак. Паўлава і інш.). У кнізе ёсьць таксама сулярачывасьці між выказанымі сазажаньнямі аўтару у сваёй кнізе гаворыць, што наша эпоха ня можа падтрымліваць воляма каханьня. Вось гэтак, на погляд д-ра Фрыдланда, не павінна быць. Аўтар гаворыць, што жанчына была выдзельна, зараз-жа нааграюцца крушэньне быту. Аўтар кажа, што павінна ісьці барацьба за разьяволеньне жанчыны—і гэта вьязьдзюцца каштоўным у кнізе.

удзелам цэнтральнае нервнае сыстэмы. Вышэйшай стадыя палавога разьявньдзя вьязьдзюцца з удзьмаам творчасьці, экстазу і гэралізму. Палавы шлях разьявняецца ў сфэры сацыяльных адносін. Мала юрыдычнага разьявняленьня жанчыны, халі гэта велікі важна. Астаюць бытавыя ўмовы і эканоміка. Цэлы рад момантаў сьведчаць, што моладзь глядзіць на шлюб сур'ёзна і шукае ў ім большага, як зававаленьня палавога іспэктру. Сьхвалілаў павінаў прыікаўдэ сацыяльнасьцю. Жанчына булчэныя аора працоўнае самі, паўнапраўная матка, якая ня робіць аборту і не баіцца нараджэньня дзяцей. Шлях вызваленьня жанчыны—жаночая самазьяінасьць. Апааньтамі выступілі праф. Пшэца, праф. Вальфон, дацэнт Гольман і тав. Прапопчыні. Усе яны дзевілі велікі востру характарыстыку кнігі д-ра Фрыдланда. Усе апааньты сходаўня на тым.

Рэжысэр БДТ-1 т. Е. Міровіч у гутарцы з нашым супрацоўнікам паведаміў:

Зараз БДТ-1 працуе над драматычным матэрыялам Рамаўніча „Мост“, Пшэца „Мост“ адбівае гэрюіку будаўніцтва. Сюжэт: група замежных агентаў арганізуюць акт шкандытства, рыхтуючы выбух маста. Ён процідзейнічае спаць—галоўны іжынер Чужакоў. За ім у мігулым таксама ёсьць апаасьвэдзчы Учынікі, якія ён зараз выпраўляе сушлэнаю працаў, рызыкуючы пры гэтым сваім жыцьцём і сваёй сам'ёй. Дапамагае яму іжынер-партыёд Сьваевіч Азна, уратаваць мост не ўдалося, але першы будаўніцтва ў рабочых масах расьцё і шырыцца. Пшэца найшчыльней зьявляе з сучаснасьцю: адбівае індустрыялізацыю краіны і вьязьдзюцца волгучам на шахцёіску справу. Тэрыія паставоўні п'есы — 2 месяці. Зараз таксама вьязьдэца праца—дапамога рабочым—вылучаюць т. Кобецу над яго літаратураным матэрыялам аб шкляной гуце. Мяркуюма раваей да паставоўні п'еса У. Іванова — „Бяжэада“ ня будзе ставіцца, бо не павышла на тэматыцы і ідэалёгічнай устаноўцы. У працу над матэрыялам т. т. Рамаўніча і Кобэца ўдзгалуці маладыя сілы. Рэжысэр Міровіч у часе адпачынку мяржуе заняцца п'есаю з нашай і зможнае беларускае сучаснасьці. Ён таксама рыхтуе сьварам для кіно. У гэтай сваёй працы т. Міровіч хоча адбіць рэвалюцыйны рух на Беларусь ў 1906-7 гадох Месца дзевьяны—Менск. У асобку з рэвалюцыйным працоўнікоў будзе вьведзён Пузіхаў. В. І.ч.

„Два бранявікі“ ў „КУЛЬТУРЫ“ Два павярнікі—гата аусім саветскі фільм і па вытворчасьці, і па ідэалёгіі. Сюжэтам для фільму паслужылі Канстрычэвікавыя дні 1917 году. Фактычна ўзяты толькі адзін асьлод: юнкерская контр-рэвалюцыя і падаўленьне яе большавікамі. На фоне гэтага паказаны і адносінны да рэвалюцыі старога чыноўніцтва, якое адкрыта баялася выступіць супроць большавікоў, адсьвэжэлася і сабатавала.

Глыбока навучальна прыгода з шофарам-асерам Васільевым, які не найшоў ні з большавікамі, ні з болымі. Здаровым іспэктр рабочага не дазволіў яму пайсьці супроць братаў па класе і ніякія прымусы не змагі штурхнуць яго на гэта. Калі, пават, пад пагарзай сьмерці, ён згадзэацца веоці бранявік, дык у рашучую мінуту ён ня робіць гэтага, тым дапамагае большавікам, а сам гіне, скінуўшы бранявік у Ізэву. Вельмі добра паказаны яго маральныя пакуты.

На гораў паказаны і іншыя гэрюі, а таксама масаўкі. Тут, праўда, ёсьць лішня сьпэа: пераможаны юнкеры на тэлефоннай апаадачы становяцца на казэні перад паломным камісарам і просьць дэраваць ім вьіну. Вьіна гэтага сьпэа жадаўня пераможнаў расправіда з юнкерамі жак аповіш, нарэньне, сьпэа—Рэвалюцыя ня ведае помсты!—рабіла-б машейнае ўражэньне.

Наогул фільм зраблен добра, вьязьдэца таксама добра, апроч некаторых кадраў. Шкода толькі, што гэты фільм ня быў паказан менскаму глядачу ў дні Канстрычэвіка, калі на менскіх экравах ісьці шмат горшых фільмаў. Але, што аусім недапушчэльна, дык, гэта—...но вьмотраць вы вьпатуру кад даюць оял халтуру—для рабочых і хрэстьян“ (з рэв'юартуру Б. Рэяскага). Вось ад гэтай халтуры, асабліва пасья рэвалюцыйных фільм, трэба павэаьдэца. С—ні.

Сеньня, 20 сьнежня, роўна а 7 гадз. увечары, у залі пасяджэньняў гарсавету (Пляц Волі, 4, трэці паверх) АДБУДЗЕЦЦА ПАСЯДЖЭНЬНЕ ПЛЕНУМУ САВЕТУ Яўка членаў, кандыдатаў Савету і прымацаваных абавязкова. ПАРАДАН ДНЯ: 1. Працяг спрэчак па дакладу т. Іцкевіча аб працы гарсавету. 2. Прыняцьце рэзалюцыі па дакладу Наркамгандлю аб рабочых задавальненьні. 3. Багучыя справы.

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

— АНТЫРЭЛІГІЙНЫ ВЕЧАР У БДТ І. Мясюком Белдзяржтэатру паставілаў арганізаваць у адзін з калядных дзён вялікі антырэлігійны вечар. У праграме вечару антырэлігійны п'еса і канцэртнае аддзяленьне. — ДОМ АСЬВЕТЫ. Сеньня 20-ХІІ, а 6 гадз. увечары, пасяджэньне масэвай камісіі Дому.—А 7 гадз. увечары сход клубных ўпоўнаважаных. Лекцыя на тэму: „Мэханіка галаўнога мозгу“. Пасьля кіно. Пачатак а 8 гадзінне. Уваход па клубных кніжках. — ДОМ ПРАЦАСЬВЕТЫ. У суботу, а 7 г. увечары адбудзецца зьячыноў сьюд ач. ЛКСМБ Працэсава-

ЯЧЭЙКІ, ФАБЗАЎКОМЫ, МЯСКОМЫ, УПОУНАВАЖАНЫЯ НО ПРАДПРЫЕМСТВАХІ

